153. МОСКВА 19.
УЛ. ФРУНЗЕ 10 ИНСТИТУТ
СОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА [illegible]
И ПРАВА
1. 1.12.36 ЗВЕЗ.2.

ПРОЛЕТАРЫІ ЎСІХ КРАІН, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 85 (5459)
АЎТОРАК
14
КРАСАВІКА
1936 г.
Год выдання XIX

СЁННЯ Ў НУМАРЫ:

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА КП(б)Б — АБ ВЕСНАВОЙ СЯЎБЕ.

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА КП(б)Б — АБ ФАКТАХ ГРУБАГА ПАРУШЭННЯ Ў СМІЛАВІЦКІМ РАЁНЕ ПАСТАНОВЫ СНК СССР і ЦК ВКП(б) ПА ПЫТАННЮ АБ'ЯДНАННЯ КАЛГАСАЎ.

X УСЕСАЮЗНЫ З'ЕЗД ЛЕНІНСКАГА КОМСАМОЛА: ПРЫВІТАННІ З'ЕЗДА ТАВ. МОЛАТАВУ, ТАВ. КАЛІНІНУ І ТАВ. КАГАНОВІЧУ; СПРАВАЗДАЧНЫ ДАКЛАД ЦК ВЛКСМ УСЕСАЮЗНАМУ З'ЕЗДУ ЛЕНІНСКАГА КОМСАМОЛА — ДАКЛАД ТАВ. А. В. КОСАРЭВА.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — СУР'ЁЗНЫ ПАЛІТЫЧНЫ ЎРОК.

Н. ПЛІСКО — ТВОРЧАСЦЬ МАЯКОЎСКАГА.

В. МАЯКОЎСКІ: УРЫВАК З ПАЭМЫ «ВЛАДЗІМІР ІЛЬІЧ ЛЕНІН», ВЕРШ АБ СОВЕЦКІМ ПАШПАРЦЕ.

С. Б. — НЕЗАБЫЎНЫЯ ДНІ.

Сур'ёзны палітычны ўрок

Калгасны лад перамог канчаткова і беспаваротна. Нашы калгасы арганізацыйна і гаспадарча ўмацаваліся. З кожным годам усё больш павышаецца іх гаспадарчая магутнасць, вопыт. З кожным годам растуць новыя выдатныя людзі, разумныя і моцныя гаспадары калгасаў, павышаецца ўраджайнасць, расце жывёлагадоўля ў калгасах.

Кожны калгаснік і калгасніца пераканаліся на вопыце, што толькі калгасны лад адкрывае шырокі шлях культурнаму і заможнаму жыццю. Кожны калгаснік і калгасніца пераканаліся на вопыце, што наша большэвіцкая партыя і вялікі настаўнік народаў таварыш Сталін вядуць калгаснае сялянства па правільнаму ленінскаму шляху да светлай будучыні. Таму так бязмежна давер'е калгаснікаў да нашай партыі, таму так берагуць яны, як зяніцу вока, калгасны лад.

Поспехі калгаснага будаўніцтва ў Совецкай Беларусі велізарныя. Звыш 85 процантаў усіх гаспадарак аб'яднаны ў калгасы. Узброенасць машынамі сельскай гаспадаркі, у рэзультаце неаслабнай дапамогі і клопатаў аб беларускім народзе ўрада Совецкага Саюза, нашай партыі і асабіста таварыша Сталіна, расце небывалымі тэмпамі. Звыш 5.000 трактараў працуюць на калгасных палях Совецкай Беларусі. У адным гэтым годзе Совецкая Беларусь атрымлівае яшчэ 2.000 новых трактараў. Упершыню ў гэтым годзе на палях Беларусі будуць працаваць 200 камбайнаў. Тысячы складанейшых сельскагаспадарчых машын аблягчаюць калгасную працу.

Аднак, ва ўмовах, калі мы ў радзе раёнаў Совецкай Беларусі сустракаем надзвычай дробныя калгасы, вельмі часта па 5—10 двароў, затрудняецца выкарыстанне трактараў і складаных сельскагаспадарчых машын. У гэтых умовах затрудняецца выкарыстанне пераваг буйнай калектыўнай гаспадаркі. Таму Соўнарком СССР і Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у сваім рашэнні «Аб арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў і ўздыме сельскай гаспадаркі ў абласцях, краях і рэспубліках нячорназемнай паласы» прызналі неабходным распрацаваць практычныя мерапрыемствы па аб'яднанню такіх надзвычай дробных калгасаў пры ўмове найстражэйшай добраахвотнасці такога аб'яднання.

Рашэнне Соўнаркома СССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) указвала зусім выразна і дакладна, што гутарка ідзе іменна аб аб'яднанні надзвычай дробных калгасаў, вельмі часта па 5—10 двароў. У гэтым рашэнні быў яшчэ раз падкрэслены прынцып добраахвотнасці пры аб'яднанні калгасаў.

Вялікі настаўнік, правадыр і бацька нашай комуністычнай партыі тав. Ленін і вялікі правадыр партыі і народаў таварыш Сталін не раз падкрэслівалі, што асноўным правілам калгаснага будаўніцтва з'яўляецца добраахвотнасць калгаснага руху. Наша партыя заўсёды няўхільна праводзіла і праводзіць у жыццё, як непахісны закон, ленінскі прынцып добраахвотнасці ў калгасным будаўніцтве.

Не гледзячы на ўказанні партыі, партыйнае і совецкае кіраўніцтва Смілавіцкага раёна (сакратар райкома Плятнёў, старшыня райвыканкома Жукоўскі, загадчык райзямаддзела Міхаленка) дапусціла пры правядзенні аб'яднання калгасаў у Смілавіцкім раёне грубае парушэнне прынцыпу добраахвотнасці, грубае скажэнне сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі і рашэння Соўнаркома СССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), стала на шлях «лявацкіх» загібаў.

У Смілавіцкім раёне пачалі яднаць у адзін калгас буйныя калгасы ў 30—50 і больш двароў, не гледзячы на пярэчанні і нязгоду калгаснікаў на такое аб'яднанне.

Партыйнае і совецкае кіраўніцтва Смілавіцкага раёна дакацілася ў сваёй антыпартыйнай практыцы да насаджэння даўно асуджаных партыяй «гігантаў». Так, напрыклад, былі аб'яднаны ў адзін калгас такія калгасы, як імя XI з'езда КП(б)Б, які яднаў 126 двароў, і імя Дзержынскага, які яднаў 85 двароў. Намечана было аб'яднанне ў адзін калгас калгасаў: «X з'езд ЛКСМБ» — 200 гаспадарак, імя Будзённага — 35 гаспадарак і «Чырвоная зорка»—18 гаспадарак.

Кіруючыя работнікі Смілавіцкага раёна забылі ўказанне партыі, указанне таварыша Сталіна аб тым, што так званыя «гіганты» нярэдка выраджаліся ў грамоздкія папяровыя камендатуры, пазбаўленыя гаспадарчых карэнняў у вёсках і сёлах, што паказная работа тут паглынала дзелавую работу і што гэта захапленне паказной работай павінна быць адкінута прэч. Кіруючыя работнікі Смілавіцкага раёна забылі пра тое, што ўвага павінна быць завострана на арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў і на найстражэйшым захаванні сталінскага калгаснага статута.

Гэты рэцыдыў даўно асуджанай партыяй «гігантаманіі» з'яўляецца грубейшым скажэннем правільных указанняў партыі аб аб'яднанні надзвычай дробных калгасаў, якое праводзіцца пры ўмове найстражэйшай добраахвотнасці. Гэты рэцыдыў «гігантаманіі» з'яўляецца грубейшым «лявацкім» загібам, антыпартыйнай практыкай, якая наносіць вялікую шкоду калгаснаму будаўніцтву.

Соўнарком БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б)Б у апублікаваным намі сёння рашэнні рашуча асудзілі дапушчаныя ў Смілавіцкім раёне грубыя парушэнні ўказанняў партыі і ўрада і калгаснай дэмакратыі і адмянілі, як палітычна няправільнае і практычна нямэтазгоднае, аб'яднанне буйных калгасаў.

Соўнарком БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б)Б указалі Наркамзему БССР і сельскагаспадарчаму аддзелу ЦК КП(б)Б, што з іх боку не было штодзеннага кантролю за выкананнем указанняў партыі і ўрада па такому важнейшаму палітычнаму пытанню, як мерапрыемствы па аб'яднанню калгасаў.

За грубае скажэнне ўказанняў партыі і ўрада, за парушэнне калгаснай дэмакратыі ўсяму складу бюро Смілавіцкага райкома КП(б)Б і прэзідыума райвыканкома абвешчана вымова, сакратару райкома партыі тав. Плятнёву і старшыні райвыканкома тав. Жукоўскаму абвешчана вымова з папярэджаннем. Загадчык райзямаддзела тав. Міхаленка зняты з работы і яму абвешчана суровая вымова.

Гэта рашэнне Соўнаркома БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б, якое выпраўляе грубейшыя палітычныя і практычныя памылкі, дапушчаныя пры аб'яднанні калгасаў у Смілавіцкім раёне, з'яўляецца сур'ёзным урокам для ўсіх раённых партыйных і совецкіх арганізацый.

Рашэнне Соўнаркома БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б абавязвае ўсе раённыя партыйныя і совецкія арганізацыі неадкладна спыніць якое-б там ні было аб'яднанне калгасаў.

Совецкая Беларусь уступае ў масавую сяўбу. Натуральна, што праводзіць зараз якое-б там ні было аб'яднанне калгасаў гэта значыць зрываць барацьбу калгасных мас за высокую ўраджайнасць, зрываць сяўбу. Праводзіць зараз якое-б там ні было аб'яднанне калгасаў гэта значыць не ўмацоўваць арганізацыйна і гаспадарча, а аслабляць калгасы.

Соўнарком БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б)Б абавязалі праверыць ва ўсіх раёнах мэтазгоднасць і добраахвотнасць аб'яднання калгасаў і ў выпадку аб'яднання буйных калгасаў і малейшых пярэчанняў з боку калгаснікаў зараз-жа выправіць дапушчаныя памылкі. Усе наметкі па аб'яднанню калгасаў павінны быць перагледжаны, прадстаўлены на зацвярджэнне Соўнаркома БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б, без якога аб'яднанне калгасаў не можа быць зроблена.

Рашэнне Соўнаркома БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б — важнейшы палітычны дакумент.

Наша партыя заўсёды давала і будзе даваць рашучы адпор усім, хто папрабуе сказіць правільную палітыку ленінска-сталінскай партыі. Наша партыя вядзе калгасныя масы па ленінска-сталінскаму шляху да культурнага, заможнага, шчаслівага жыцця.

* * *

Валавая прадукцыя саюзных прамысловых наркаматаў за сакавік і I квартал 1936 г.

(у цэнах 1926/27 г.)

	Сакавік 1936 г.			Студзень-сакавік 1936 г.	
		У проц. да			
	Мільён руб.	Папярэдняга месяца	Адпаведнага м-ца мінул. года	Мільён руб.	У проц. да адпаведн. перыяда мінул. года
Прамысловасць НКЦяжпрома, НКЛеспрома, НКЛегпрома, НКХарчпрома, Кам. Заг. СНК СССР і Гал. Кіраўн. кіно-фото прамысловасці	4.481,3	106,6	125,5	12.985,7	130,7
НКЦяжпром	2.654,3	106,1	132,0	7.656,4	138,0
НКЛеспром	329,9	109,7	113,8	920,5	110,0
НКЛегпром	677,9	107,1	121,2	1.945,3	125,0
НКХарчпром	680,1	108,5	122,9	2.028,3	131,7
Кам. Заг. СНК СССР	127,1	96,7	86,0	401,0	94,5
Гал. Кір. кіно-фото прам.	12,0	113,5	114,6	34,2	118,9

ЦЭНТРАЛЬНАЕ КІРАЎНІЦТВА НАРОДНА-ГАСПАДАРЧАГА ЎЛІКУ ДЗЯРЖПЛАНА СССР.

Таварыш Сталін і Марыя Дзэмчэнка ў прэзідыуме X з'езда ВЛКСМ.
Фото брыгады Ігнатовіча (Саюзфото).

Аб фактах грубага парушэння ў Смілавіцкім раёне пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) па пытанню аб'яднання калгасаў

ПАСТАНОВА СНК БССР І ЦК КП(Б)Б

СНК БССР і ЦК КП(б)Б адзначаюць, што пры яўным патуранні з боку партыйнага і совецкага кіраўніцтва Смілавіцкага раёна (сакратар РК КП(б)Б Плятнёў, старшыня РВК Жукоўскі) дапушчаны грубейшыя лявацкія загібы і скажэнні статута сельскагаспадарчай арцелі і пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 19 снежня 1935 года «Аб арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў і ўздыме сельскай гаспадаркі ў абласцях, краях і рэспубліках нячорназемнай паласы» тым, што ў раёне намечаны да аб'яднання, а мясцамі свавольна, без дазволу ЦК, аб'яднаны буйныя калгасы ў 30—50 і вышэй гаспадарак, пры наяўнасці ў асобных калгасах пярэчанняў і нязгоды да аб'яднання.

Так, аб'яднаны ў адзін калгасы імя Дзержынскага — 85 гаспадарак, «XI з'езд КП(б)Б»—у 126 гаспадарак; аб'яднаны яшчэ 7 калгасаў такой-жа велічыні. Намечаны да аб'яднання ў адзін калгас калгасы «X з'езд ЛКСМБ» — 200 гаспадарак, імя Будзённага— 38 гаспадарак, «Чырвоная зорка» — 18 двароў; аналагічнае аб'яднанне намечана яшчэ ў 12 не менш буйных калгасах.

Такія факты маглі мець месца толькі ў выніку зусім непартыйных адносін партыйна-совецкага кіраўніцтва Смілавіцкага раёна да дырэктыў партыі і ўрада і адсутнасці кіраўніцтва з боку РК і РВК да такіх важнейшых пытанняў калгаснага будаўніцтва, якімі з'яўляецца аб'яднанне калгасаў і правядзенне ў жыццё статута сельскагаспадарчай арцелі.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б пастанаўляюць:

Адмяніць рашэнні Смілавіцкага РК КП(б)Б і РВК аб аб'яднанні калгасаў імя Дзержынскага і «XI з'езд КП(б)Б», як груба парушаючыя дырэктывы партыі і ўрада.

Лічыць намечаныя Смілавіцкім РК і РВК мерапрыемствы па аб'яднанню калгасаў палітычна няправільнымі і практычна нямэтазгоднымі і адмяніць іх, прапанаваўшы раённаму кіраўніцтву намеціць мерапрыемствы па аб'яднанню калгасаў у строгай адпаведнасці з указанай вышэй пастановай СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 19 снежня 1935 года і пастановай СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 11 студзеня 1936 года.

За дапушчэнне ў раёне грубага парушэння пастановы партыі і ўрада, што выразілася ў самавольным аб'яднанні раду буйных калгасаў і парушэнні калгаснай дэмакратыі пры абгаварэнні пытанняў аб'яднання на агульных сходах калгаснікаў — абвясціць вымову ўсяму складу бюро Смілавіцкага райкома і прэзідыуму РВК, а сакратару райкома тав. Плятнёву і старшыні РВК тав. Жукоўскаму — абвясціць суровую вымову з папярэджаннем.

За грубае парушэнне дырэктыў партыі і ўрада аб аб'яднанні калгасаў, адсутнасць кантролю і кіраўніцтва з боку райза гэтай сур'ёзнейшай справай—абвясціць суровую вымову загадчыку райза тав. Міхаленка і зняць яго з работы.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б прапануюць усім АК, ГК і РК КП(б)В і РВК неадкладна спыніць якія-б там ні было аб'яднанні калгасаў. Яшчэ раз праверыць усе факты зробленага аб'яднання калгасаў, мэтазгоднасць і добраахвотнасць гэтага аб'яднання і пры наяўнасці аб'яднання буйных калгасаў і малейшага пярэчання з боку калгаснікаў супроць аб'яднання— неадкладна выправіць.

СНК і ЦК абавязвае АК, ГК і РК КП(б)Б у дэкадны тэрмін пераглядзець усе наметкі, складзеныя ў раёне па аб'яднанню калгасаў і прадставіць на зацвярджэнне СНК і ЦК КП(б)Б. Да зацвярджэння СНК і ЦК КП(б)Б аб'яднанняў калгасаў не рабіць.

Абавязаць Наркамзем БССР і сельгасаддзел ЦК КП(б)Б у пяцідзенны тэрмін закончыць праверку прысылаемага раёнамі матэрыялу па аб'яднанню калгасаў, неадкладна варочаючы для выпраўлення матэрыялы, якія супярэчаць пастанове СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 19 снежня 1935 года і пастанове СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 11 студзеня 1936 года.

Указаць Наркамзему БССР і сельгасаддзелу ЦК КП(б)Б на тое, што з іх боку не быў ажыццёўлен штодзенны кантроль за выкананнем указаных вышэй пастаноў, у прыватнасці, па такому палітычна важнаму пытанню, як мерапрыемствы па аб'яднанню калгасаў.

АБ ВЕСНАВОЙ СЯЎБЕ

Пастанова Совета Народных Камісараў БССР і ЦК КП(б)Б

Не гледзячы на тое, што сярэднія паказальнікі падрыхтоўкі БССР да веснавой сяўбы 1936 г. даволі высокія, — засыпана насення зернавых 112,1 проц., ільну — 106,3 проц., адрамантавана трактараў 100 проц., вывезена торфу 236 проц. і т. д., — СНК БССР і ЦК КП(б)Б лічаць, што галоўнае ў падрыхтоўцы і правядзенні сяўбы — высокая якасць работ — адстае, а ў радзе раёнаў асобнымі калгасамі і соўгасамі і ў цэлым радзе МТС не выканаты яшчэ неабходныя работы па падрыхтоўцы да веснавой сяўбы. Ачыстка насення праведзена нездавальняюча, асабліва ў Магілёўскім, Чавускім, Гомельскім і Мсціслаўскім раёнах, што пацвярджаецца паўторнай праверкай на ўсхожасць. Міжкалгасны абмен пасеўнага насення ў цэлым па БССР выканан толькі на 64 проц., а ў раёнах: Горацкім — толькі на 4 проц., Рэчыцкім — 11 проц., Старых Дарогах — 15 проц.; вывезена гною толькі на 73,2 проц. плана, а ў раёнах: Свяцілавіцкім — 19,9 проц., Пухавіцкім — 32 проц., Чачэрскім — 33 проц., Круглянскім — 39 проц.

Найбольш дрэнна абстаіць справа з загатоўкай і засыпкай насення канюшыны, лубіну і іншых траў і рэалізацыяй гэтых траў у калгасах, у асаблівасці ў раёнах Камарынскім, Крычаўскім, Расонскім і іншых.

Урокі першых дзён сяўбы ў радзе раёнаў паказваюць, што не разгорнута яшчэ сапраўдная барацьба за высокі ўраджай, а мясцамі ёсць выпадкі грубейшага парушэння прымянення агратэхправіл (Петрыкоўскі, Тураўскі раёны), адсутнічае кантроль за абавязковым і правільным правядзеннем пратручвання насення, баранавання азімых, выкарыстання трактараў, радковых сеялак — трактарных і конных, падкормка азімых, а мясцамі дапускаецца зусім мелкае ворыва.

У радзе калгасаў некаторых раёнаў яшчэ не разгарнулася як належыць соцыялістычнае спаборніцтва і стаханаўскі рух. Такое становішча стварае пагрозу зацяжкі сяўбы і не забяспечвае выканання асноўнай задачы сяўбы гэтага года — барацьбы за высокі сталінскі ўраджай.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б **пастанаўляюць:**

1. Абавязаць Наркамзем, акругкомы, ГК і РК КП(б)Б, акрвыканкомы, РВК, дырэктароў МТС і соўгасаў у сувязі з уступленнем у масавую сяўбу закончыць за бліжэйшыя два дні ўсюды ў калгасах і соўгасах абмен і другую ачыстку насення зернавых і ільну, вывазку на поле гною і мінеральных угнаенняў, а таксама выбраць гаручае. Правядзенне гэтых мерапрыемстваў асабліва адносіцца да партыйна-совецкага кіраўніцтва Горацкага, Рэчыцкага, Мсціслаўскага, Свяцілавіцкага, Пухавіцкага і Круглянскага раёнаў, якія недапушчальна зацягнулі падрыхтоўчыя работы да веснавой сяўбы.

2. Абавязаць старшынь РВК і дырэктароў МТС, пад іх асабістую адказнасць, у 5-дзенны тэрмін поўнасцю забяспечыць рэалізацыю (продаж) калгасам насення канюшыны, лубіну, лугапасьбішчных і іншых траў, што знаходзяцца яшчэ на складах.

3. СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць партыйнае і совецкае кіраўніцтва раёнаў, загадчыкаў райза, дырэктароў МТС устанавіць найстражэйшы кантроль за пратручваннем насення, безагаворачна забяспечыць выкананне ў кожным калгасе пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб тым, каб пратручванне насення рабілася калгасамі пад кіраўніцтвам агранома і абавязкова складаць акты аб пратручванні за подпісамі старшыні калгаса і агранома.

Абавязаць Наркамзем прасачыць за тым, каб усе прэпараты для пратручвання былі неадкладна дастаўлены ў раёны, прыцягваючы да найстражэйшай адказнасці асоб, парушыўшых пастанову партыі і ўрада аб недапушчальнасці пасеву непратручаным насеннем.

4. Абавязаць партыйнае і совецкае кіраўніцтва ўсіх раёнаў і асабліва Бабруйскага, Рагачоўскага, Буда-Кашалёўскага, Плешчаніцкага, Мехаўскага і Лоеўскага раёнаў, у якіх выкрыты выпадкі, калі няспраўныя сеялкі выдаваліся за годныя, у двухдзённы тэрмін праверыць ва ўсіх калгасах і асабліва ў калгасах «13 год РСЧА», «Ленінскі шлях», імя Гікало, Бабруйскага раёна, «Совецкая Беларусь», «Дняпроўская камуна», Лоеўскага раёна, якасць рамонту сеялак і гатоўнасць іх да работы і вінаватых за няспраўнасць сеялак прыцягнуць да адказнасці.

5. Лічачы, што ўстаноўлены план радковай сяўбы з'яўляецца мінімальным і павінен быць безагаворачна выканан кожным калгасам і соўгасам, Соўнарком і ЦК КП(б)Б абавязваюць партыйна-совецкае кіраўніцтва акруг і раёнаў, дырэктароў МТС, загадчыкаў райза і старшынь сельсоветаў з першых-жа дзён сяўбы ўстанавіць найстражэйшую праверку поўнага выкарыстання сеялак як трактарных, так і конных, усклаўшы адказнасць за поўнае выкарыстанне іх у МТС на дырэктароў МТС і брыгадзіраў трактарных брыгад, а ў калгасах — на старшынь калгасаў і брыгадзіраў палаводчых брыгад; маючы на ўвазе, што адным з асноўных сродкаў у справе забеспячэння высокага ўраджаю з'яўляецца радковая сяўба.

Папярэдзіць дырэктароў МТС, што няпоўнае выкарыстанне імі трактарных сеялак ЦК і СНК будуць разглядаць як процідзяржаўнае дзеянне, накіраванае на зрыў мерапрыемстваў партыі і ўрада ў справе ўзняцця ўраджайнасці, і вінаватыя будуць прыцягвацца да найстражэйшай партыйнай і крымінальнай адказнасці.

6. Прапанаваць Наркамзему на працягу 2 дзён арганізаваць праверку ў радзе раёнаў і ў асобных калгасах (на выбарку) выканання аграўказанняў аб баранаванні і падкормцы азімых і даць раёнам дадатковыя падрабязныя ўказанні па гэтаму пытанню.

7. Соўнарком і ЦК КП(б)Б абавязваюць партыйнае і совецкае кіраўніцтва акруг і раёнаў, загадчыкаў райза і дырэктароў МТС неадкладна забяспечыць выкананне пастановы ЦК і СНК БССР аб выдзяленні ў кожным калгасе і соўгасе насеннаводчых участкаў на лепшых угноеных глебах, забяспечыўшы на іх лепшае агратэхнічнае абслугоўванне з тым, каб зрабіць насеннаводчыя ўчасткі сапраўды ўчасткамі высокай агрыкультуры калгаса, сканцэнтраваўшы ўвагу ў рабоце хат-лабараторый і вопытнікаў-калгаснікаў на высокай апрацоўцы і наглядзе за гэтымі ўчасткамі.

8. СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць партыйнае і совецкае кіраўніцтва раёнаў і акруг забяспечыць безагаворачнае выкананне кожным калгасам, МТС і соўгасам устаноўленых пастановай ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 22 лютага 1936 г. тэрмінаў сяўбы па зернавых у 10—12 рабочых дзён і па ільну ў 5—7 дзён.

9. СНК і ЦК КП(б)Б зварачаюць увагу партыйнага і совецкага кіраўніцтва раёна і акруг, дырэктароў МТС і соўгасаў на тое, што рад калгасаў, брыгад і звенняў у парадку соцспаборніцтва ўзялі на сябе абавязацельства даць у гэтым годзе высокія ўраджаі зернавых, ільну і бульбы, аднак, у раёнах часта не вядзецца ўчот гэтых абавязацельстваў, і раённыя арганізацыі не правяраюць выкананне гэтых абавязацельстваў і не аказваюць неабходнай дапамогі спаборнічаючым калгасам, брыгадам і звенням.

СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць партыйнае і совецкае кіраўніцтва арганізаваць асобы ўчот калгасаў, брыгад і звенняў, узяўшых на сябе абавязацельства даць высокія ўраджаі, аказваючы ім штодзенную дапамогу ў рабоце.

Пярвічныя партарганізацыі калгасаў, соўгасаў і МТС павінны ўзначаліць шырокі рух мас за сталінскія 7—8 мільярдаў пудоў зярна, арганізуючы і кіруючы соцспаборніцтвам паміж калгасамі, соўгасамі, МТС, брыгадамі і звеннямі.

У аснову соцспаборніцтва павінен быць пакладзен дагавор на пяршынства за сталінскі ўраджай, заключаны паміж БССР, Чэрнігаўскай і Кіеўскай абласцямі.

Асноўнай умовай соцспаборніцтва (у калгасе, соўгасе і МТС) павінна быць барацьба за якасць работы, за тэрміны сяўбы.

СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць РК КП(б)Б і РВК уцягнуць у справу абмеркавання соцдагавораў, іх выканання і праверкі іх у дзеянні ўсіх калгаснікаў, калгасніц і рабочых соўгасаў і МТС.

10. Абавязаць акругкомы, ГК і РК КП(б)Б, акрвыканкомы і РВК, а таксама ўсе пярвічныя партарганізацыі аказваць усямернае падтрыманне і дапамогу ордэнаносцам сельскай гаспадаркі ў праводзімай імі вялікай і адказнай рабоце ў барацьбе за высокі сталінскі ўраджай.

СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць акругкомы, гаркомы і райкомы з першых-жа дзён работы па сяўбе штодзенна дапамагаць лепшым людзям, паказваючым стаханаўскія метады работы, шырока практыкуючы сістэму матэрыяльнага заахвочвання гэтых людзей, праводзячы абмен вопытам работы стаханаўцаў сярод шырокай масы калгаснікаў. Імёны людзей, паказваючых стаханаўскія ўзоры работы па сяўбе, як роўна лепшыя калгасы, брыгады і звенні павінны быць шырока паказаны ў друку — цэнтральным, раённым, насценгазетах, дошках спаборніцтва і т. д.

11. СНК БССР і ЦК КП(б)Б зварачаюць увагу цэнтральнага і раённага друку на тую выключную ролю ў справе разгортвання стаханаўскага руху калгаснікаў і рабочых соўгасаў, барацьбы мас на аснове соцспаборніцтва за сталінскі ўраджай, якую можа і павінен адыграць друк. СНК і ЦК КП(б)Б абавязваюць рэдактароў цэнтральных газет «Звязда» і «Рабочий» і рэдактароў раённых газет арганізаваць сістэматычны паказ ходу сяўбы на ўсіх участках сельскай гаспадаркі і ходу спаборніцтва раёнаў, калгасаў, соўгасаў, брыгад і звенняў, работы стаханаўцаў на сяўбе, лепшых людзей авалодваючых тэхнікай, і лепшых спецыялістаў і т. д. Неабходна таксама з першых-жа дзён сяўбы неадкладна ўскрываць усе недахопы ў рабоце з тым, каб падцягнуць адстаючых і дабіцца агульнага ўздыму ў рабоце.

12. Адзначаючы велізарную ролю сельскагаспадарчых спецыялістаў у справе барацьбы за высокі сталінскі ўраджай, ЦК і СНК указваюць, што ў радзе раёнаў асобныя спецыялісты (аграномы) яшчэ недастаткова ўключыліся ў справу барацьбы за высокую агратэхнічную культуру і не рэагуюць на парушэнне агратэхнічных правіл, як: на выпадкі мелкага ворыва, пасеву непратручаным і неачышчаным насеннем, на парушэнне нормы высеву, на парушэнне плана радковай сяўбы і т. д.

СНК і ЦК КП(б)Б патрабуюць ад кожнага агранома і ўсіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі сапраўды па-большэвіцку ўзначаліць і арганізаваць шырокія масы калгаснікаў і рабочых соўгаса на поўнае правядзенне ў жыццё ўсіх агратэхнічных правіл, забяспечваючых высокі ўраджай і на справе дапамагчы калгасам і соўгасам аўладаць высокай тэхнікай сельскагаспадарчай вытворчасці.

Кожны агроном у пасеўную кампанію, як арганізатар, павінен быць непасрэдна на полі.

Абавязаць РВК і РК КП(б)Б забяспечыць сельскагаспадарчым спецыялістам усямерную дапамогу ў рабоце, у прыватнасці забяспечыць сродкамі перасоўвання, забараніўшы выкарыстанне іх на канцылярскай рабоце.

13. СНК і ЦК КП(б)Б асабліва ўказваюць АК, ГК і РК КП(б)Б, акрвыканкомам і РВК, а таксама ўсім пярвічным партыйным арганізацыям аб іх велізарнейшай адказнасці ў справе кіраўніцтва работай па своечасоваму і добраякаснаму забеспячэнню дзяржаўнага плана веснавой сяўбы і папярэджваюць, што іх работа будзе ацэньвацца па выкананню ўстаноўленых планаў павышэння ўраджайнасці.

СТАРШЫНЯ СНК БССР
Н. ГАЛАДЗЕД

САКРАТАР ЦК КП(Б)Б
Н. ГІКАЛО

ПАСЕЯНА 19780 ГЕКТАРАЎ ЯРАВЫХ

Паўднёвыя раёны БССР разгарнулі сяўбу яравых культур. Па вестках 30 раёнаў, на 10 красавіка пасеяна 19.780 гектараў, з іх аўса — 11.740 гектараў, яравой пшаніцы — 3111, ячменю — 2744, яравога жыта — 953, ільну — 452, бульбы — 62 гектары. Гатунковым насеннем засеяна 1862 гектары. Апрача таго пасеяна шматгадовых падпакроўных траў 1942 гектары.

Калгасы БССР засеялі 19.084 гектары, аднаасобнікі—586 і соўгасы — 93 гектары.

На 10 красавіка 1935 года па БССР было засеяна 20.816 гектараў.

Вялікая плошча пасеяных яравых культур у гэтым годзе прыпадае на раёны Мазырскай акругі. **Капаткевіцкі** раён засеяў 2535 гектараў усіх культур, што складае 17 процантаў усяго яравога кліну. У **Ельскім** раёне пасеяна 2700 гектараў, або 16,7 проц. усіх яравых. Калгасы **Даманавіцкага** раёна засеялі 2843 гектары, **Петрыкаўскага** — 1277, **Нараўлянскага** — 1775, **Мазырскага** — 1.792, **Камарынскага** — 1307, **Лельчыцкага** — 843, **Тураўскага** — 780 гектараў.

Сяўбу яравых пачалі таксама калгасы **Бабруйскага, Кіраўскага, Прапойскага, Рагачоўскага, Рэчыцкага, Глускага, Заслаўскага, Асіпавіцкага, Грэскага, Чырвонаслабодскага, Старобінскага, Уваравіцкага, Хойніцкага, Брагінскага** і **Лоеўскага** раёнаў.

Веснавое ворыва на 10 красавіка праведзена на плошчы 83.408 гектараў, паднята цаліны 165 гектараў, пераворана зябліва — 39.820 і перабаранавана зябліва 38.069 гектараў.

Х Усесаюзны з'езд Ленінскага Комсамола

Старшыні Совета Народных Камісараў Саюза ССР тав. В. М. МОЛАТАВУ

Дарагі Вячаслаў Міхайлавіч!

Вам, цвёрдаму ленінцу, бліжэйшаму саратніку вялікага **Сталіна**, кіраўніку совецкага ўрада, Х усесаюзны з'езд ленінскага комсамола шле сваё баявое прывітанне.

Х з'езд ВЛКСМ ад імя ўсёй працоўнай моладзі дзякуе нашаму любімаму і роднаму совецкаму ўраду і асабіста Вам, Вячаслаў Міхайлавіч, за радаснае, шчаслівае і культурнае жыццё.

Мы запэўняем Вас, Вячаслаў Міхайлавіч, у тым, што будзем яшчэ больш упарта працаваць над выхаваннем кадраў для ўсіх галін соцыялістычнага будаўніцтва; будзем яшчэ больш энергічна дапамагаць комуністычнай партыі і совецкаму ўраду ў выкананні вялікай гістарычнай задачы — будаўніцтва комуністычнага грамадства.

Мы будзем яшчэ больш упарта працаваць і вучыцца і ўмацоўваць совецкі лад.

Няхай жыве наша вялікая непераможная радзіма!

Няхай жыве наш слаўны рабоча-сялянскі ўрад і тав. **Молатаў.**

Няхай жыве наш **Сталін!**

Старшыні ЦВК СССР і ВЦВК тав. М. І. КАЛІНІНУ

Дарагі Міхаіл Іванавіч!

Х з'езд ленінскага комсамола шле Вам, другу совецкай моладзі, гарачае комсамольскае прывітанне!

Совецкая моладзь вучыцца ў Вас, Міхаіл Іванавіч, беззаветнай адданасці справе рабочага класа, вялікаму пачуццю рэволюцыйнага доўгу, непахіснай бальшэвіцкай партыйнасці, невычарпальнай гатоўнасці змагацца і перамагаць — гэтым лепшым якасцям бальшэвіка, якія Вы маеце.

Ленінскі комсамол быў і будзе верным вялікай дружбе народаў Совецкага Саюза, выхоўваючы моладзь у духу пролетарскага інтэрнацыяналізма і бальшэвіцкай нецярпімасцю да ўсякага роду перажыткаў нацыянальнага нароўнапраўя.

Шлём Вам лепшыя пажаданні ў вашай плённай рабоце на карысць соцыялістычнай радзімы!

Сакратару ЦК ВКП(б) народнаму камісару шляхоў зносін тав. КАГАНОВІЧУ

Дарагі Лазар Майсеевіч!

Вам, жалезнаму наркому транспарту, бліжэйшаму саратніку **Сталіна**, Х з'езд ленінскага комсамола шле палкае прывітанне ад імя самай шчаслівай моладзі ў свеце.

Ленінскі комсамол, як і ўся краіна, ганарыцца перамогамі чыгуначнага транспарту — гэтай кровяноснай сістэмы нашай магутнай соцыялістычнай дзяржавы.

Пад Вашым бальшэвіцкім кіраўніцтвам гераічная армія чыгуначнікаў атрымлівае адну перамогу за другой.

Вы вырасцілі дзівосныя кадры стаханаўцаў-крываносаўцаў. Вы паказалі нам, як павінен працаваць комсамол на транспарце, па вартасці ацаніўшы і горача падтрымаўшы варанцоўскі рух комсамольскіх груп.

Мы запэўняем Вас, дарагі Лазар Майсеевіч, што ленінскі комсамол будзе і ў далейшым усімі сваімі сіламі дапамагаць Вам развіваць стаханаўска-крываносаўскі рух, выхоўваць з комсамольцаў і маладых чыгуначнікаў кадры, бязмежна адданыя партыі Леніна—Сталіна, і весці соцыялістычны транспарт да новых і новых перамог.

Няхай жыве наша вялікая чыгуначная дзяржава і яе баявы нарком, друг і кіраўнік моладзі Л. М. Кагановіч!

Няхай жыве родны Іосіф Вісарыёнавіч Сталін, які вядзе на вялікіх хуткасцях поезд соцыялізма да поўнай і канчатковай перамогі комунізма!

ДЗЕННІК З'ЕЗДА

Ранішняе пасяджэнне 12 красавіка

На ранішнім пасяджэнні з дакладам Цэнтральнай рэвізійнай камісіі выступіў старшыня рэвізійнай камісіі тав. **Казлоў.** На яркіх прыкладах дакладчык паказвае, як перабудоўваўся апарат Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ у адпаведнасці з указаннямі ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна.

Пасля даклада тав. Казлова пачаліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу ЦК ВЛКСМ і судакладу Цэнтральнай рэвізійнай камісіі.

Першым слова ў спрэчках атрымлівае сакратар Ленінградскага абкома і гаркома комсамола тав. **Вайшля.** Ён прысвячае сваю прамову пытанням комуністычнага выхавання моладзі і вырашэнню задачы, пастаўленай таварышам Сталіным — узняць культурна-тэхнічны ўзровень рабочага класа да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы. Комсамол і рабочая моладзь Ленінграда, як і ўся моладзь нашай радзімы, адчувае клопаты і ўвагу, якімі яе акружаюць наша комуністычная партыя і тав. Сталін.

Ленінградскі комсамол дабіўся сваіх поспехаў дзякуючы штодзённаму кіраўніцтву ленінградскіх бальшэвікоў і сакратара абкома і гаркома партыі тав. А. А. Жданава.

Сергей Міронавіч Кіраў, зладзейскі забіты белагвардзейска-зіноўеўскім атрэп'ем горача любіў моладзь і вельмі многае зрабіў для ўмацавання і росту ленінградскага комсамола.

Пытанням вучобы — агульнаасветнай, палітычнай і тэхнічнай — прысвячае сваю прамову і сакратар маскоўскага гаркома ВЛКСМ тав. **Ільінскі.** Комсамольцы сталіцы актыўна ўзяліся за ўладанне марксісцка-ленінскай тэорыяй.

Фашысты рыхтуюць напад на Совецкі Саюз. Вось чаму мы лічым сваім найпершым абавязкам мацаваць абаронную магутнасць нашай краіны, усімі спосабамі паляпшаючы пастаноўку абаронай работы. Не аслабляючы падрыхтоўкі варашылаўскіх стралкоў, мы ствараем снайперскія каманды на заводах, каманды танкістаў, артылерыйскія школы, гурткі тапографаў і т. п. У мінулым годзе мы падрыхтавалі без адрыву ад вытворчасці 500 лётчыкаў. У гэтым годзе маскоўскі комсамол абяцае падрыхтаваць 2.000 комсамольцаў-лётчыкаў. Гэта абавязацельства мы выканаем з гонарам.

З вялікай увагай выслухоўвае з'езд прамовы дэлегатаў украінскай і закаўказскай арганізацый комсамола.

Кіеўшчына, — заяўляе сакратар кіеўскага абкома ЛКСМУ тав. **Дубінін,** — з'яўляецца радзімай руху «пяцісотніц». Мы ганарымся тым, што наш комсамол выхаваў такіх людзей, як Марыя Дземчанка і Марына Гнатэнка. Вопыт іх зараз падхапляюць тысячы комсамольцаў. Звыш 8 тыс. дзяўчат-комсамолак падпісалі пісьмо таварышам Сталіну, Касіору і Постышаву, у якім абяцаюць даць у гэтым годзе не менш 500 цэнтнераў буракоў з гектара.

Аб новых людзях, выхаваных комсамолам, аб перадавіках прамысловасці і сельскай гаспадаркі гаворыць і тав. **Георгабіяні** (сакратар Закаўказскага крайкома ВЛКСМ).

З выключнай цікавасцю слухае з'езд прамову тав. **Мінкіна,** які нарысаваў яркую карціну будаўніцтва ў амурскай тайзе горада Комсамольска-на-Амуры.

Ні тайга, ні балоты, ні суровы клімат не зламалі энтузіязму гераічнай моладзі, якая з'ехалася з усіх канцоў Совецкага Саюза на будаўніцтва новага горада — порта. У таежнай глушы вырастае вялікі прамысловы цэнтр. Ствараюцца буйныя прадпрыемствы. У Комсамольску-на-Амуры зараз каля 60 тысяч жыхароў. Разам з ростам горада растуць і людзі.

Апошнім на ранішнім пасяджэнні выступіў тав. **Левін** (Свердлоўская вобласць).

Пад бурныя, доўга незмаўкаючыя авацыі з'езд пасылае прывітанні старшыні Совета Народных Камісараў Саюза ССР тав. В. М. Молатаву і старшыні ЦВК Саюза ССР тав. М. І. Калініну.

Вячэрняе пасяджэнне 12 красавіка

Вячэрняе пасяджэнне адкрывае сакратар ЦК і МК ВЛКСМ тав. **Лук'янаў.**

Буран апладысментаў сустракае з'езд дэлегацыю піонераў Масквы. Дзеці прынеслі свае падарункі з'езду. Мора беласнежных кветак, сімвал шчаслівых, радасных дзіцячых гадоў. Незлічоныя мадэлі планераў, аўтамабіляў, браняносцаў. Вось высока плыве дырыжабль, а яшчэ вышэй над ім партрэты вялікіх правадыроў — Леніна і Сталіна.

На трыбуне піонеры Жыгіна, Гафштэйн і Плотнікава. Жыгіна звонкім голасам вітае з'езд:

— Шлем комсамолу сонечнае прывітанне!

У адказ — гром апладысментаў. Яны пераходзяць у незабыўную, хвалюючую авацыю, калі піонеры перадаюць падзяку за шчаслівыя, радасныя дзіцячыя гады лепшаму другу дзяцей—любімаму **Сталіну.**

Піонеры перадаюць у прэзідыум свае лепшыя падарункі для тав. **Сталіна** і тав. Косарэва.

Пад поўныя захаплення вопліскі і грамавое «ўра» піонеры падымаюць к сталу прэзідыума велізарную карзіну кветак. І раптам з гэтай карзіны паяўляецца маленькая дзяўчынка — окцябронак. Яна ўручае тав. Косарэву букет жывых кветак. Дэлегаты горача, ад усяго сэрца вітаюць прадстаўніцу самага юнага пакалення вялікай сталінскай эпохі.

Юных піонераў змяняе дэлегацыя кадравых рабочых Масквы і Ленінграда.

Таварышы Ефрэмаў і Бобін перадаюць Х з'езду комсамола гарачае прывітанне ад старой вытворчай гвардыі.

Калі старшынствуючы тав. **Лук'янаў** зачытвае прывітальную тэлеграму з'езду ад героя-пагранічнікаў Далёкага Ўсхода, аднаўляецца бурная авацыя. Раздаюцца прывітальныя воклічы ў гонар роднай рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, яе першага маршала Кліма Варашылава.

Следам за гэтым з'езд прымае спатканае бурнымі апладысментамі прывітанне жалезнаму наркому транспарту тав. Л. М. Кагановічу і адказную тэлеграму героям-пагранічнікам Далёкага Ўсхода.

У спрэчках выступае сакратар ЦК ЛКСМ Узбекістана тав. Артыкоў.

Маладому совецкаму казацтву прысвячае сваю прамову сакратар Азова-Чорнаморскага крайкома комсамола тав. **Ерафіцкі.** На перааранай вялікай пролетарскай рэволюцыяй зямлі Дона і Кубані расце гэта маладое племя, плоць ад плоці працоўнага народу. Калі раней казак ведаў толькі адну прафесію — прафесію «ваякі», то цяпер сярод казакаў многа выдатных трактарыстаў, камбайнераў, майстроў высокага ўраджаю, жывёлаводаў. І ў першых радах азова-чорнаморскай комсамоліі крочыць 50 маладых казакаў-ордэнаносцаў. Гэта брыгада Валошына, камбайнерка Анна Кофанава, Бабкін, Зяленоў і шмат іншых.

Маладыя совецкія казакі Дона і Кубані захавалі ў сабе лепшыя рысы казацтва — адвагу, смеласць і дысцыпліну. Бязмежна адданыя совецкай уладзе, партыі, любімаму правадыру народаў тав. Сталіну, яны гатовы ў любы момант аддаць сваё жыццё за дарагую радзіму, даўшую ім шчаслівае, заможнае жыццё.

З прамовай на роднай мове выступае маладая дзяўчына-туркменка тав. **Мірзоева.** Яна гаворыць аб новым жыцці ў туркменскіх кішлаках, аб росце культурнага ўзроўню туркменскіх дзяўчат.

Тав. Мірзоева паведамляе з'езду, што туркменскія дзяўчаты арганізуюць у гонар Х з'езда комсамола конны прабег на адлегласці ў 1.000 клм.

У часе яе прамовы ў прэзідыуме з'яўляецца тав. **Дзімітраў.** З'езд сустракае тав. Дзімітрава бурнай авацыяй. Раздаюцца воклічы: «Ура!», «Няхай жыве рулявы Комінтэрна тав. Дзімітраў!».

Пасля выступлення сакратара Калінінскага абкома комсамола тав. **Брандзіна** на трыбуну падымаецца чырвонафлотац-падводнік чырвонасцяжнага Балтыцкага флота тав. **Шахаў.** Ён расказвае, як працуе комсамольская арганізацыя Балтфлота, якая складае 60 проц. асабістага складу флота. Комсамольцы асвойваюць складаную баявую тэхніку ваенных караблёў і побач з гэтым павышаюць свой культурна-палітычны ўзровень.

Тав Шахаў, заканчваючы сваю прамову, гаворыць:

— Калі агалцелыя фашысты папрабуюць напасці на горад Леніна — калыбель пролетарскай рэволюцыі, — то маракі Балтфлота наладзяць ім гарачую лазню.

Па прапанове тав. Гаршэніна, з'езд, стоячы, пад бурныя апладысменты і магутнае «ўра» прымае прывітанне наркому абароны, маршалу Совецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаву.

У канцы пасяджэння тав. Харчэнка паведамляе, што на імя з'езда атрыманы з усіх канцоў Совецкага Саюза 73 прывітанні, а таксама прывітанне ад ЦК компартыі Германіі.

Тав. Харчэнка зачытвае прывітанне германскіх комуністаў, якое дэлегаты з'езда сустракаюць доўгімі апладысментамі. Дэлегаты падымаюцца са сваіх месц і наладжваюць авацыю ў гонар правадыра германскага рабочага класа, вязня фашызма Эрнста Тэльмана.

⁂

На ранішнім пасяджэнні 13 красавіка прадаўжаліся спрэчкі па дакладу тав. Косарэва. Выступілі тт. Тішчэнка (Украіна), Ташцітаў (Казахстан), Залатароў (Паўночны Каўказ), Мгеладзе (сакратар ЦК комсамола Грузіі), Орэхава (Масква), Шыкін (Далёкаўсходні край), Бундзін (Чэлябінская вобласць), Дуся Вінаградава, Паша Ангеліна, Пётр Крываное, Усупава (Азербайджан), Аўгустайціс (БССР) і Тумчэнка (Ленінград).

З'езд паслаў прывітанне А. М. ГОРКАМУ.

На ранішнім пасяджэнні ў рабоце з'езда прыняў удзел сакратар ЦК ВКП(б) тав. А. А. АНДРЭЕЎ.

Справаздача ЦК ВЛКСМ Х Усесаюзнаму з'езду Ленінскага Комсамола

Даклад тав. А. В. КОСАРЭВА

І. Перамога соцыялізма ў СССР—таржэство сталінскага кіраўніцтва

5 год аддзяляюць ленінскі комсамол ад свайго ІХ з'езда. Гэтыя гады насычаны такімі буйнымі, падзеямі, просты пералік якіх немагчыма змясціць у рамках аднаго даклада.

Пройдзены этап для нашай моладзі з'явіўся перш за ўсё бліскучай бальшэвіцкай школай барацьбы за соцыялізм. Совецкая моладзь узнялася на небывалую вышыню. Ні адно з папярэдніх пакаленняў моладзі не мела такіх магчымасцей для свайго фізічнага і духоўнага росквіту, якія належаць совецкай моладзі. Ніколі моладзь не жыла і не магла жыць у акружэнні такіх выключных клопатаў, увагі і любві з боку дзяржавы, якое штодзенна адчуваем мы — совецкая моладзь.

Ленінскі комсамол, як і ўся совецкая моладзь, пад кіраўніцтвам вялікай партыі бальшэвікоў, пры яе непасрэднай дапамозе, з'яўляецца актыўнейшым удзельнікам будаўніцтва новага бяскласавага грамадства.

Усесаюзная комуністычная партыя (бальшэвікоў) выхоўвае нашу моладзь і з'яўляецца настаўнікам усяго яе жыцця і барацьбы.

За гэтыя 5—6 год у выніку паспяховага выканання першай пяцігодкі і вырашэння задач, пастаўленых другой пяцігодкай, наша краіна ператварылася ў соцыялістычную, у краіну, дзе знішчана эксплаатацыя чалавека чалавекам.

Вялікая пролетарская рэволюцыя прынцыпова адрозніваецца ад усіх іншых рэволюцый тым, што **«яна ставіць сваёй мэтай не замену адной формы эксплаатацыі другой формай эксплаатацыі, адной групы эксплаататараў другой групай эксплаататараў, а знішчэнне ўсякай эксплаатацыі чалавека чалавекам, знішчэнне ўсіх і ўсякіх эксплаататарскіх груп...»** (**Сталін.** «Міжнародны характар Кастрычніцкай рэволюцыі». «Вопросы ленинизма», стар. 203, 10 выд.).

У нашай краіне назаўсёды знішчан лад, які яшчэ пануе за межамі СССР, лад капіталістычнага рабства і прыгнечання.

Соцыялістычны уклад стаў адзіным і безраздзельна пануючым ва ўсёй народнай гаспадарцы. У нас няма памешчыкаў, заводчыкаў, фабрыкантаў, купцоў і кулакоў, няма дармаедаў і паразітаў.

У нашай дзяржаве знішчана прыватная ўласнасць — аснова капіталістычнага грамадства, крыніца ўзбагачэння капіталістаў і зброя прыгнечання працоўных мас. Асновай соцыялістычнага ладу з'яўляецца грамадская ўласнасць. Ажыццёўлен важнейшы прынцып соцыялізма: хто не працуе, той не есць і аплата па працы. Праца ўпершыню ў гісторыі стала справай гонару, доблесці, славы і геройства. Канчаткова падарваны карэнні капіталізма ў вёсцы. Калгасы перамаглі беспаваротна, стаўшы той сілай, якая вырашае лёс усёй сельскай гаспадаркі і ўсіх яе галін. Знікла жабрацтва ў вёсцы, і знік разам з ім бяспраўны і прыгнечаны ў мінулым слой працоўных вёскі — бедната. Масы працоўных сялян у калгасах узняліся на становішча людзей забяспечаных. Знішчан працэс разарэння і збяднення сялянства, які адбываецца ва ўсіх капіталістычных краінах.

У Совецкім Саюзе няма прыгнечаных і прыгнятаемых народаў. Усе народы Совецкага Саюза, незалежна ад іх нацыянальнасці і ўзроўню культуры, з'яўляюцца адзінай, дружнай, брацкай сям'ёй.

У нашай краіне ліквідавана беспрацоўе — адно з самых жахлівых няшчасцяў, на якое капіталістычнае грамадства пастаянна асуджае працоўных. Буржуазны эканаміст Гары Эдыян вымушан прызнаць, што «зараз беспрацоўных больш, чым было людзей пад вінтоўкай у часе сусветнай вайны». У часе вайны голад быў звязан з недахватам харчовых прадуктаў, зараз беспрацоўе і суправаджаючы яго голад звязаны не з недахватам харчовых прадуктаў, а наадварот, — з іх багаццем. Цэлыя пакаленні маладых людзей да 25-гадовага ўзросту не могуць знайсці работы.

Класічная краіна капіталізма — ЗША мае 12 млн. беспрацоўных, з іх больш 5 млн. беспрацоўнай моладзі; у Германіі, дзе фашызм абяцаў тэрміновa ліквідаваць беспрацоўе, згодна афіцыяльных даных, налічваецца 5 млн. беспрацоўных; паводле прызнання самога п. Герынга мінулай зімой 13 з лішкам мільёнаў людзей, і то толькі верных фашызму, жылі на жабрацкай добрачыннай дапамозе.

Статыстыка сцвярджае, што за гады крызісу ва ўсім капіталістычным свеце памёрла ад голаду 2 млн. 400 тыс. чалавек; за гэты-ж час з-за галечы пакончылі з сабой 1 млн. 200 тыс. чалавек.

Такое, таварышы, беспрацоўе і яго вынікі ў капіталістычных краінах.

У сваёй прамове ў гаспадарнікаў у 1931 годзе тав. Сталін паставіў перад нашай краінай найвялікшыя гістарычныя задачы. Ён гаварыў: **«Мы адсталі ад перадавых краін на 50—100 год. Мы павінны прабегчы гэту адлегласць у 10 год. Або мы зробім гэта, або нас самнуць. Вось што дыктуюць нам нашы абавязацельствы перад рабочымі і сялянамі СССР».** (**Сталін.** «Аб задачах гаспадарнікаў». «Вопросы ленинизма», стар. 445, 10 выд.).

Мы ліквідавалі адсталасць нашай краіны. З адсталай, пераважна сялянскай у мінулым краіны мы ператварыліся ў магутную індустрыяльную дзяржаву, у краіну, якая мае буйнае калектыўнае земляробства.

У рэзультаце выканання першай пяцігодкі і планаў другой СССР па аб'ёму прамысловай прадукцыі цвёрда заняў першае месца ў Еўропе, а па цэламу раду галін сваёй прамысловасці, у тым ліку і тых, што цалкам і нанава створаны за гэтыя гады, займае першае месца ў свеце.

Наша краіна зжыла голад у галіне тэхнікі і стварыла базу тэхнічнай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі. З краіны, у мінулым слабай, не падрыхтаванай да абароны, Совецкі Саюз ператварыўся ў краіну перадавую ў сэнсе абараназдольнасці, у краіну, здольную вырабляць у любой, патрэбнай нам колькасці сучасныя сродкі абароны і забяспечыць імі армію ў выпадку нападу на нас.

Стаханаўскі рух, з'яўляючыся вышэйшым этапам соцыялістычнага спаборніцтва, абяцае небывалы росквіт прадукцыйнасці працы і яшчэ большы ўздым народнай гаспадаркі.

Перамога соцыялізма ў СССР, найвялікшыя плады якой з кожным днём мы ўсё больш і больш адчуваем, ёсць рэзультат ленінска-сталінскай палітыкі, ёсць рэзультат кіраўніцтва сталінскага Цэнтральнага Камітэта бальшэвіцкай партыі. Правадыр народаў таварыш Сталін распрацаваў і праводзіць у жыццё ленінскі план пераўтварэння нашай краіны. Таварыш Сталін вызначыў генеральную лінію нашага развіцця — індустрыялізацыю краіны, выраб сродкаў вытворчасці, шлях незалежнасці ад капіталістычных краін і ўмацавання абараназдольнасці СССР. **(Апладысменты).**

План, распрацаваны таварышам Сталіным, геніем пролетарскай рэволюцыі і соцыялістычнага будаўніцтва, з'явіўся адзіна правільным, гістарычна праверавым і пераможным. **(Апладысменты).**

Шлях, па якому павёў і вядзе працоўных СССР вялікі правадыр народаў таварыш Сталін, ёсць шлях перамагання труднасцей, якіх спалохаліся, перад якімі спасавалі розныя апартуністы. Яны—апартуністы — папрабавалі цягнуць рабочы клас у бок ад ленінска-сталінскага шляху, угнаіць глебу для рэстаўрацыі капіталізма, расчыніць вароты для інтэрвентаў.

Партыя бальшэвікоў, узначальваемая таварышам Сталіным, падняла баявую гатоўнасць рабочага класа супроць усіх яго ворагаў. Яна ўзброіла правільным разуменнем гістарычных задач кожнага пролетарыя, кожнага працоўнага нашай краіны. Партыя паказала народу, што азначаюць спробы апартуністаў, якія на справе ператварыліся ў ворагаў рабочага класа, і разграміла контррэволюцыйны трацкізм, правых і «левых» апартуністаў.

Мы перамаглі таму, што нас вёў вялікі Сталін **(апладысменты).** Кожны раз у трудныя мінуты барацьбы ва ўказаннях і лозунгах таварыша Сталіна рабочы клас і працоўныя чэрпалі сілы і ўпэўненасць, атрымлівалі дакладную арыентыроўку. **Народ нашай краіны ведае і беззаветна верыць у тое, што раз Сталін сказаў, значыць так і будзе (бурныя апладысменты),** значыць, выконваючы яго ўказанні, перамога будзе забяспечана. Кожны раз таварыш Сталін, даючы канкрэтную праграму дзеянняў, магутным святлом сваёй мудрасці асвятляў шлях да перамогі.

Таварыш Сталін высунуў задачу аўладаць пафасам будаўніцтва, і шматмільённыя працоўныя нашай краіны адказалі на лозунг правадыра магутным соцыялістычным спаборніцтвам.

Таварыш Сталін высунуў задачу — дапоўніць пафас будаўніцтва пафасам асваення, і ў адказ на гэта мільёны будаўнікоў соцыялізма заселі за кніжкі, пашлі ў тэхнічныя гурткі, у школы, на курсы, у розныя навучальныя ўстановы, сталі авалодваць тэхнікай.

Таварыш Сталін паставіў задачу стварэння кадраў вытворча-тэхнічнай інтэлігенцыі з людзей рабочага класа, і працоўныя нашай краіны, наша моладзь рушылі шырокім паходам у навуку, і к сучаснаму моманту мы ўжо маем гэтыя кадры сваёй вытворча-тэхнічнай інтэлігенцыі.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна праведзена найвялікшая перапробка сельскай гаспадаркі, ліквідавана кулацтва як клас, створаны і гаспадарча і арганізацыйна ўмацаваны калгасы. Сталінскі статут калгаснага жыцця з'яўляецца асновай далейшага заможнага і культурнага росту калгаснага сялянства.

Таварыш Сталін на працягу ўсёй барацьбы сваім мудрым кіраўніцтвам расціў, росціць і ўмацоўвае нашу вялікую бальшэвіцкую партыю.

ВКП(б), следуючы ўказанням таварыша Сталіна, выгнала са сваіх радоў няўстойлівыя, дробнабуржуазныя і варожыя ленінізму элементы. Партыя сакрушыла белагвардзейскую зіноўеўска-каменеўскую групу, якая з'яўлялася арганізатарам і натхніцелем подлага замаху на таварыша Кірава.

Таварышом Сталіным пастаўлена і ім-жа распрацавана пытанне аб навядзенні бальшэвіцкага парадку ў партыйнай гаспадарцы.

Зараз наша партыя, як ніколі, ідэйна моцная, арганізацыйна згуртаваная, маналітная і адзіная. **(Апладысменты).**

Ленінскі комсамол, уся наша совецкая моладзь ганарыцца, што намі кіруе вялікая бальшэвіцкая партыя. Мы ганарымся тым, што нашу моладзь росціць, выхоўвае і вучыць вялікі Сталін. **(Апладысменты).** Самым папулярным лозунгам сярод нашай моладзі з'яўляецца ёю-ж самой высунуты лозунг: «Дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае жыццё». **(Бурныя апладысменты).**

Перамога соцыялізма ў нашай краіне ёсць трыумф марксісцка-ленінскага вучэння. Перамога соцыялізма ў СССР ёсць рэзультат кіраўніцтва сталінскага Цэнтральнага Камітэта бальшэвікоў. Партыя бальшэвікоў з'яўляецца арганізатарам соцыялістычных перамог, а таварыш **Сталін** — натхніцелем і геніяльным кіраўніком гэтых перамог. **(Апладысменты).**

ІІ. Ленінскі комсамол і моладзь у соцыялістычным будаўніцтве

Наша краіна мае ўжо цэлае пакаленне маладых людзей, радзіўшыхся і выхаваных пры совецкай уладзе. Згодна даных цэнтральнага ўпраўлення народна-гаспадарчага ўліку, на першае студзеня 1936 года лік людзей у нашай краіне, якія нарадзіліся з часу Кастрычніцкай рэволюцыі, складае 43 проценты да агульнай колькасці насельніцтва СССР *), амаль палову насельніцтва краіны. **(Апладысменты).**

На ўсіх участках соцыялістычнага будаўніцтва наша моладзь, ленінскі комсамол з'яўляліся і з'яўляюцца актыўна дзеючай сілай. Няма такога кутка ў Совецкім Саюзе, дзе-б комсамольцы не праславіліся сваімі працоўнымі подзвігамі.

Да 200 тысяч лепшых комсамольцаў за гэты час ЦК ВЛКСМ паслаў на адказнейшыя будоўлі нашай вялікай краіны, не лічачы шматлікіх мабілізацый, праведзеных мясцовымі арганізацыямі (Урал, Украіна, Заходняя Сібір, Масква, Паўночны край).

Тысячу комсамольцаў мы мабілізавалі ва Ўсходнюю Сібір для работы ў залатой прамысловасці.

1.200 комсамольцаў уехалі на будоўлі «Дальпромстроя».

1.500 комсамольцаў мабілізаваны ў Арктыку на яе асваенне.

2.000 комсамольцаў, пасланыя намі, асвойваюць багацці Сахаліна.

5.000 комсамольцаў, пасланыя намі, сталі змазчыкамі на чыгуначным транспарце.

6.000 комсамольцаў мабілізаваны ЦК комсамола на ўмацаванне органаў сувязі.

7.000 комсамольцаў будавалі сталінградскі трактарны завод.

20.000 комсамольцаў мы паслалі на лесазагатоўкі.

36.000 комсамольцаў спусціліся ў забоі Данбаса, каб вывесці шахты з прарыву.

Не палохаючыся цяжкасцей і перашкод, з усім энтузіязмам і упартасцю, гераічна працавалі комсамольцы, з'яўляючыся вядучай сілай на шматлікіх будоўлях.

Напомню, што на будаўніцтве Бобрыкаўскага хімкамбіната імя Сталіна комсамольцы складалі 65 процантаў да агульнага ліку рабочых, на «Шарыкападшыпніку» імя Л. М. Кагановіча — 70 процантаў, на «Луганстроі» — 55 процантаў, на «Азоўсталі» — 45 процантаў.

Рукамі комсамольцаў пабудаваны буйнейшыя заводы—гордасць нашай краіны. Гэта трактарныя заводы, гэта аўтазавод імя Молатава, у значнай ступені Магнітка і Кузнецк, Днепрабуд, чыя комсамольская арганізацыя за ўдарную работу ўзнагароджана ордэнам Леніна. За выключныя заслугі ў пабудове метрапалітэна комсамол сталіцы, па прапанове таварыша Сталіна быў таксама ўзнагароджан ордэнам Леніна. Сіламі комсамольцаў быў пабудаван Уралмаш. Сіламі комсамольцаў быў пабудован на Далёкім Амуры, у небывала кароткія тэрміны і не гледзячы на суровыя ўмовы тайгі, горад Комсамольск, так названы партыяй і ўрадам у гонар ленінскага комсамола. **(Бурныя апладысменты).**

Поспех усёй гэтай вялікай работы быў забяспечан вялікім ленінскім спаборніцтвам, сцяг якога ўпершыню быў узнят комсамольцамі.

(Працяг у наступным нумары)

---

*) Вылічэнні зроблены, выходзячы з даных аб узросным складзе насельніцтва СССР па перапісу 1926 году, з улікам нараджаемасці і паўзроснай смертнасці ў наступныя гады.

МАЯКОУСКІ БЫУ І ЗАСТАЕЦЦА ЛЕПШЫМ, ТАЛЕНАВІЦЕИШЫМ ПАЭТАМ НАШАИ СОВЕЦКАИ ЭПОХІ

СТАЛІН

Творчасць Маякоўскага

Владзімір Владзіміравіч Маякоўскі, вялікі паэт пролетарскай рэволюцыі, нарадзіўся ў сяле Багдады, былой Кутаіскай губерні, 7 ліпеня 1893 года. Бацька Маякоўскага быў ляснічым. Валодзя Маякоўскі вучыўся ў кутаіскай гімназіі, калі надышлі рэволюцыйныя дні 1905 года. Геraічная барацьба каўказскіх рэволюцыянераў і дзікае свавольства царскіх чыноўнікаў — гэта тыя ўражанні дзяцінства, якія фармавалі псіхалогію Маякоўскага-дзіцяці.

В 12-гадовага ўзросту, пасля смерці бацькі, Маякоўскі разам з сям'ёй застаўся без усякіх сродкаў да жыцця і быў асуджаны на поўгалоднае існаванне. Сям'я Маякоўскага пераехала ў Маскву ў 1906 годзе. Знаёмства з большэвікамі, чытанне марксісцкай нелегальнай літаратуры прыводзяць Маякоўскага ў ленінскую партыю.

«1909 год. Уступіў у партыю РСДРП (большэвікоў),—піша Маякоўскі ў сваёй аўтабіяграфіі. — Трымаў экзамен у гандлёва-прамысловым падраёне. Вытрымаў. Прапагандыст. Пашоў да булачнікаў, пасля да шаўцоў і нарэшце да друкароў. На агульнагарадской канферэнцыі выбралі ў МК. Былі Ломаў, Паволжац, Смідовіч і іншыя. Называўся «таварышам Канстанцінам». Нарваўся на засаду ў Грузінах. Наша нелегальная друкарня. Яе блакнот. З адрасамі ў пераплёце. Прэсненская часць. Сушчэўская часць. Следчы Вальтаноўскі (відавочна, лічыў сябе хітрым) прымусіў чытаць пад дыктоўку: мяне абвінавацілі ў пісанні праклaмацыі. Я безнадзейна блытаў дыктант. Пісаў «социалдимократичысекая». Правёў. Выпусцілі на парукі». Аднак праз год Маякоўскага зноў арыштоўваюць, як актыўнага прапагандыста-падпольшчыка, і ён адбывае зняволенне ў бутырскай турме на працягу 11 месяцаў (з перарывамі).

«Мяне выпусцілі, — піша Маякоўскі. — Павінен быў (ахранка пастанавіла) ісці на тры гады ў Туруханск... У час зняволення судзілі па першай справе — вінаваты, але гадамі не вышаў. Аддаць пад нагляд паліцыі і пад бацькоўскую адказнасць».

Кастрычніцкую рэволюцыю Маякоўскі прыняў як сваё, роднае. «Прымаць, ці не прымаць? — піша ён у сваёй аўтабіяграфіі. — Такога пытання для мяне (і для іншых масквічоў-футурыстаў) не было. Мая рэволюцыя. Пашоў у Смольны. Працаваў. Усё, што даводзілася». Аднак у гэты перыяд дробнабуржуазнае ўяўленне аб ходзе пролетарскай рэволюцыі сказалася ў яго першай буйнай пасляхастрычніцкай рэчы — «Мистерии Буфф».

У гады ваеннага комунізма Маякоўскі правёў велізарную работу ў Роста, дзе, па яго ўласных прызнаннях, «зрабіў тысячы тры плакатаў і тысяч шэсць подпісаў».

У першы перыяд нэпа Маякоўскі арганізаваў групу «Левага фронта мастацтва». Гэта група выдавала журнал «Леф», а затым «Новый леф». Рэдактарам гэтых журналаў быў Маякоўскі.

Смерць Леніна зрабіла на Маякоўскага моцнае ўражанне. Гэтыя свае адносіны да правадыра сусветнага пролетарыята Маякоўскі выказаў у паэме «Владимир Ильич Ленин» — лепшым, бадай, творы ў совецкай літаратуры, прысвечаным Ільічу.

Асабліва актыўны ўдзел у газетнай публіцыстычнай рабоце Маякоўскі прыняў у 1927—28 гадах. Работа ў «Комсомольской правде» дапамагла Маякоўскаму канчаткова адточыць свой палітычны светапогляд. У гэты-ж перыяд з'яўляецца ў яго паэма бадзёрасці і радаснага адчування пераможнага маршу сацыялістычнай краіны — кастрычніцкая паэма «Хорошо». Актыўная палітычная работа, сувязь з масамі (выступленне паэта з чытаннем сваіх вершаў па СССР) вымусілі яго перагледзець памылковыя лефаўскія погляды, тэорыю факту, асноўную ўстаноўку вершаванай работы на газету, і ўступіць у РАПП.

Маякоўскі памёр 14 красавіка 1930 года, пакончыўшы жыццё самагубствам. Прычыны смерці паэта глыбока асабісты. Размовы аб творчым крызісе адводзяцца ўступленнем да паэмы аб пяцігодцы — «Ва ўвесь голас», урыўку магутнай лірычнай сілы, якая сведчыць аб поўным росквіце паэтычных сіл Маякоўскага. Смерць паэта выклікана хваробай (зацяжная форма грыпа) і стомленасцю, патрасеннем нервовай сістэмы.

Смерць класіка рэволюцыйнага жыцця — цяжкая ўтрата для ўсёй сацыялістычнай паэзіі, бо гэта быў велізарнейшай палітычнай палкасці трыбун і магутнейшага лірычнага выражэння паэт. Нястомны барацьбіт і агітатар, чалавек, які ненавідзеў «всяческую мертвячину и обожавший всяческую жизнь», ён выказаў у сваіх вершах веліч і магутнасць сацыялістычнай рэволюцыі, цяжкасці яе барацьбы супроць сіл старога свету. З дробнабуржуазнай багемы, ад поўанархіскай рэволюцыйнасці, які пратэстуе супроць сытасці і дабрабыту буржуа, ён прышоў да сацыялістычнай рэволюцыі. Сусветнагістарычныя падзеі, гіганцкая магутнасць сацыялістычнай рэволюцыйнай хвалі ўзнялі яго на такую гістарычную вышыню, якая вызначыла яснасць і дальнавіднасць яго палітычных поглядаў. Маякоўскі быў вялікім паэтам, буйнейшым майстрам, сапраўдным байцом за сацыялістычнае грамадства, ва ўдасканаленні валодаючым усімі відамі паэтычных сродкаў. Самыя цёплыя, дружныя, інтымныя словы мог знаходзіць ён з'явам і людзям, народжаным сацыялістычнай сапраўднасцю. Ён умеў пераводзіць лірычны поўтон на самыя высокія ноты пафаснага гучання, збіваць праціўніка сілай, сатырычнымі кпінкамі, рэзкім ударам адточанай эпіграмы і будзіць бурлячую нянавісць супроць усяго, што перашкаджае пабудове сацыялістычнага грамадства.

В. В. Маякоўскі на выстаўцы сваіх твораў у маскоўскім доме пісьменнікаў у 1930 годзе.

Шлях Маякоўскага да мастацтва сацыялістычнай рэволюцыі, да зразумення сваёй кроўнай, арганічнай звязанасці са справай пролетарыята, з яго рэволюцыйнай барацьбой пралёг праз калдобіны індывідуалізма, дробнабуржуазнага бунтарства і анархіі.

Але прыход Маякоўскага да пролетарскай, сацыялістычнай паэзіі не быў выпадковым. Не гледзячы на разнастайнасць жанраў, аб'ектаў свайго паэтычнага натхнення, Маякоўскі, як гэта ні парадаксальна гучыць, быў паэтам адной тэмы і гэтай тэмай быў для яго сацыялізм.

Паэма «Владимир Ильич Ленин» —арганічнае развіццё асноўнай лірычнай тэмы Маякоўскага. Гэта —лепшы мастацкі паказ у совецкай літаратуры вобразу правадыра сусветнага пролетарыята.

Магутная лірычная патэтыка жалю, моцны палітычны голас надаюць паэме тое адценне сапраўды паэтычнага гучання, якога так часта недаставала ў вершах, прысвечаных смерці Леніна.

Маякоўскі смела і энергічна ўводзіць у паэму кавалкі, прысвечаныя асвятленню рускага капіталізма, росту рабочага руху, стварэнню пролетарскай партыі. У другога паэта гэта магло-б выглядаць як прыкрае і сумнае апавяданне, далёкае ад сапраўднага мастацтва, — у Маякоўскага-ж выходзіла свежа, смела і арганічна зліта не толькі з лірычным уступам і апошнім лірычным раздзелам паэмы, але і з усім папярэднім этапам развіцця яго паэтычнай творчасці. Маякоўскі тут падвёў вынік шматгадоваму шляху сваёй паэтычнай перабудовы. Ён сістэматызаваў вопыт гераічнай работы ў Росце.

Паэма «Владимир Ильич Ленин» —арганічнае развіццё і працяг такіх рэчаў, як «Мистерия Буфф» і «150.000.000».

У паэме «Владимир Ильич Ленин» мы бачым яснае разуменне таго, што пролетарыят з'яўляецца вядучай сілай у барацьбе, што без сваёй партыі і правадыроў пролетарыят не змог перамагчы і ісці далей жалезным поступам у свет сацыялізма.

Свае пачуцці вялікага жалю аб чалавеку, які прывёў да ажыццяўлення светлую мару паэта пра зямлю абетаваную, пра сацыялістычны рай, з вялікай сілай сваёй магутнай паэтычнай натуры і выказаў В. Маякоўскі ў паэме «Владимир Ильич Ленин».

Ленін стварыў партыю большэвікоў, людзей, якія прывялі пролетарыят да перамогі. У паэме «Владимир Ильич Ленин» упершыню ў паэзіі Маякоўскага праявілася выразнае ўсведамленне ролі партыі ў гэтай барацьбе, і ён стварыў прыгожыя і неўмірушчыя радкі пра партыю:

Партыя —
гэта плечы мільёнаў ўзняліся,
адны да другіх
сабраныя шчыльна.
Партыяй будоўлі
у неба узвысім,
адзін другому,
пасабляючы пільна.
Партыя —
спінны хрыбет рабочага класа.
Партыя —
няўміручасць нашае справы.
Партыя — адзінае,
што мне не здрадзіць.
Сягоння прыказчык, а заўтра
царствы сціраю на карце я!
Мозаг класа,
справа класа,
сіла класа
слава класа —
вось што такое партыя!

Маякоўскі ўбачыў у Леніне таго чалавека, які ўвасобіў у сабе сілу, якая перамагла ў Расіі. Ён палюбіў правадыра ўсёй сваёй паэтычнай істотай. Маякоўскі ўважліва вывучаў Леніна. Работа над паэмай узняла светапогляд паэта да ўзроўню перадавых ідэй авангарда пролетарыята — комуністычнай партыі. Утапічныя погляды аб шляхах барацьбы за сацыялістычны лад і ўяўленні аб сацыялізме, як аб аддаленай у часе і прасторы краіне будучага, былі заменены навуковым комунізмам. Работа над паэмай «Владимир Ильич Ленин» прывяла Маякоўскага да разумення таго, што сацыялізм не аддзелены кітайскай сцяной ад сённяшняга дня.

Ад паэмы «Владимир Ильич Ленин» да паэмы «Хорошо» (кастрычнік, 1927) Маякоўскі прарабіў шлях інтэнсіўнай паэтычнай работы, надзвычай шматбаковай і шматжанравай. Ён працягваў сатырычную лінію сваёй творчасці, накіраваную на выкрыццё мешчаніна, «былога» прыспасабленца, падхаліма, хулігана, бюракрата, хабарніка, класавага ворага, пранікшага ў совецкія ўстановы, кулака. Пры дапамозе сатыры, вострай, адточанай, ён вядзе барацьбу з правадырамі міжнароднага капітала. Велізарнейшай сілы нянавісць бурліць у паэме, выклікаемая вобразамі бюракратаў і хабарнікаў.

У Маякоўскага было што аддаць пролетарыяту. Калі дарэволюцыйная паэзія Маякоўскага, прыкладна за восем год, змясцілася ў адным томе, то парэволюцыйная, за 12 год, патрабавала дзевяці томаў. І гэта далёка не ўсё, што было напісана Маякоўскім пасля рэволюцыі. Рэволюцыйная атмасфера, арганічны ўдзел паэтычным словам у рэволюцыйнай барацьбе пролетарыята выклікалі і бурную, кіпячую паэтычную дзейнасць і рознастайнасць жанраў. Мы знойдзем у Маякоўскага і рэволюцыйны плакат, намаляваны паэтам, і паэтычны надпіс да яго.

Ён піша велізарнейшую колькасць агітацыйных вершаў. Яго маршы распяваюць усюды юныя піонеры нашай краіны. Ён высоўвае ідэю стварэння тэатра памфлетна-публіцыстычнага, палітычна завостранага, як большэвіцкі лозунг і палітычны плакат.

Маякоўскі стварае ў галіне драматургіі такія п'есы, як «Мистерия Буфф», «Клоп» і «Баня», якім папярэджваў вопыт трагедыі «Владимир Маяковский». Ён не задавольваецца стварэннем п'ес, яго цягне ў цырк і ён стварае для цырка сцэнарый «Москва горит» (масавае дзеянне з песнямі і словамі).

У Маякоўскага былі свае папярэднікі. Гэта лінія публіцыстычнай і палітычнай паэзіі рэволюцыйнай дэмакратыі: у рускай літаратуры гэта Некрасаў, Курачкін, Трэфолеў, Гольц-Мілер, з сваіх пазіцый змагаючыся з канонамі дваранскай элегічнай эстэтыкі. У заходне-еўрапейскай — гэта Беранжэ, Гейнэ, Фрэйліграт, гэта паэты французскай, нямецкай рэволюцый.

Маякоўскі ўжо ў пачатку мастацкай дзейнасці процістаўляў свой паэтычны слоўнік слоўніку сімвалісцкай буржуазна-дваранскай літаратуры, які клапоціцца аб вышукальна-утончаным мастацкім выражэнні, аб меладычнай, мяккай эўфоніі верша, разлічанага на буржуазны салон, на рафініраванага інтэлігента.

Слоўнік Маякоўскага — гэта слоўнік вулічнага натоўпу. «Вуліца корчыцца без'языкая, ёй няма чым крычаць і разгаварываць» — вось на каго разлічвае і для каго стварае Маякоўскі свае вершы.

Рэволюцыйны перыяд паэтычнай дзейнасці Маякоўскі паставіў перад ім задачу выкарыстання ў паэзіі мовы пролетарскай сацыялістычнай рэволюцыі, і мова яго паэзіі наблізілася да разгаворнай і аратарскай мовы шырокіх рэволюцыйных мас нашай краіны. З'явіліся новыя рытмы, рыфмы, аднавіўся ўвесь строй выяўленчых сродкаў. Маякоўскі культывуе верш чыста танічны, а іменна разгаворна-аратарскі верш, развальваючы сімвалісцкую строфіку. Разарваная строфіка Маякоўскага выдзяляе не рытмічныя групы верша, як гэта было ў сімвалістаў, якія напеўнай рытмічнасцю верша растваралі пэўнасць сэнсу ў музыцы настрояў: Маякоўскі падкрэслівае структурай свайго верша сэнсавы яго бок. Калі Маякоўскі графічна разрывае рытмічна ўпарадкаваныя вершы:

«Мне напляваць
на бронзавыя груды,
на мармуровую
пляваць мне слізь.
Падзелім славу мы. —
свае-ж мы людзі, —
няхай
нам помнікам агульным будзе
збудаваны
ў баях
сацыялізм».—

то гэтым ён падкрэслівае сэнсавы бок графічна выдзяляемых сінтаксічных груп. Аратарскі разгаворны верш Маякоўскага патрабуе надзвычай выразнай, новай рыфмы, і тут Маякоўскі выступае вялікім майстрам.

Літфронтаўцы прабавалі прадставіць Маякоўскага пролетарскім пісьменнікам ад вытокаў яго творчасці да канца творчага шляху. Яны не бачылі супярэчнасцей у светапоглядзе Маякоўскага, здымалі пытанне аб перажытках дробнабуржуазнага індывідуалізму ў творчасці паэта. Рапаўская крытыка зрабіла грубейшую памылку недаацэнкі значэння творчасці Маякоўскага, таго працэсу пераўзбраення, які паспяхова быў праароблен паэтам, здолеўшым на апошнім этапе сваёй творчасці стаць выражальнікам ідэй пролетарыята.

Шлях Маякоўскага супярэчлівы, складаны і цяжкі. Яму давялося перанесці найцяжэйшы груз дробнабуржуазнай супярэчлівай абмежаванасці. Былі ў яго зрывы. Але ён ішоў дарогай вялікіх, адшукваючы сам сабе дарогу. Гэта шлях ад дробнабуржуазнай гуманістычнай утапічнасці, ад дробнабуржуазнага бунтарства да пролетарскай рэволюцыі.

Творчасць Маякоўскага — трыбуна паэтычнай мыслі яшчэ чакае свайго даследчыка. «Маякоўскі, — сказаў правадыр пролетарыята свету таварыш Сталін, — быў і застаецца лепшым, таленавітым паэтам нашай совецкай эпохі. Абыякавасць да яго памяці і яго твораў — злачынства». Хіба гэтыя словы таварыша Сталіна не маюць адносін да ўсяго крытычнага фронту! Хіба гэтыя словы не адносяцца да пісьменнікаў і паэтаў, якія павінны данесці творы вялікага паэта да самых далёкіх куткоў нашай краіны, перакласці яго на нацыянальныя мовы! Ганаровая і адказная гэта задача.

Н. ПЛІСКО.

ВЛАДЗІМІР МАЯКОУСКІ

УРЫВАК З ПАЭМЫ „ВЛАДЗІМІР ІЛЫЧ ЛЕНІН“

Словы
ў нас
да важнага самога
старэюць бывае,
робяцца звычнымі
і многага вартыя.
Хачу
бліщчэць прымусіць нанова
магутнейшае слова —
партыя.
Адзінка!
Навошта яна гожа?
Голас адзінкі
танклявей піску.
Хто яе пачуе? —
жонка можа
І то
калі не на рынку,
а зблізку.
Партыя —
гэта
адзіны ўраган,
да таго
З галасоў спрасаваны
ціхіх і тонкіх,
ворагаў
умацаванні
лопаюцца ад яго,
як ад гармат
у бойках перапонкі.
Блага чалавеку,
калі ён адзін!
Гора аднаму,
адзін не воін, —
кожны дужэйшы
пан над ім,
слабыя таксама,
калі іх двое.
А калі
партыяй
з'ядналіся, сталі мы, —
Здавайся вораг
памрэш усяляк!
Партыя —
рука мільёнапалая
сціснутая
ў адзін
магутны кулак.
Нуль адзінка,
глупства адно,
Адзін —
калі нават
і вельмі здаровы —
Не ўзніме
простае пяцівяршковае бервяно,
тым больш
дом пяціпавярховы.
Партыя —
гэта плечы мільёнаў
узняліся,
адны да другіх
сабраныя шчыльна.
Партыяй
будоўлі
ў неба ўзвысім,
адзін другому
пасабляючы пільна.
Партыя —
спінны хрыбёт рабочага класа.
Партыя —
няўміручасць нашае справы.
Партыя — адзінае,
што мне не здрадзіць.
Сёння прыказчык, а заўтра
царствы сціраю на карце я!
Мозаг класа,
справа класа,
сіла класа,
слава класа —
вось што такое партыя!

Пераклаў **П. БРОЎКА**

ВЕРШ АБ СОВЕЦКІМ ПАШПАРЦЕ

Я воўкам-бы
выгрыз
бюракратызм.
Мандатамі
я не сагрэты.
К любым
чарцям з мацярамі
каціся
любая паперка...
А гэту...
Па доўгаму фронту
купэ
і кают
чыноўнік
паважна
бліжыцца.
Здаюць пашпарты, —
і я
здаю
маю
пурпуровую кніжыцу.
На адны пашпарты —
сонцам зззяюць раты.
Да другіх —
адносіны плёвыя.
З паклонам, напрыклад,
бяруць пашпарты
З двухспальным
англійскім
ліёваю.
Вачамі
з'ядаючы
з ног да плячa,
не пакідаючы
кланяцца,
бяруць
як быццам бяруць на чай,
пашпарт
амерыканца.
На польскі —
глядзяць,
як каза ў афішу,
на польскі —
глядзяць
і разгублена дышуць,
не ўцяміць іх розум асліны, —
адкуль гэта
і што гэта за
геаграфічныя навіны.
І не павярнуўшы
галавы качая,
ён пачуццяў
зусім
не адведаў
бярэ,
не мігнуўшы,
пашпарты датчан
і розных
іншых
шведаў.
І вось,
як быццам,
агнём батарэй
прабіла
чыноўніку
спіну.
Гэта пан чыноўнік
бярэ
маю
чырвонаскурую пашпарціну
Бярэ
як бомбу,
бярэ,
як яжа.
як брытву
абаюдавострую,
бярэ,
як грымучую
ў 20 жал
змяю
двухмятроваростую.
Мігнула
многазначыма
вока насільшчыка,
хоць рэчы
знясе задарам вам.
Жандар
пытліва
глядзіць на сышчыка,
сышчык —
на жандара.
З якой асалодай
жандарскай кастай
Я быў-бы
кінуты ў пастку
за тое,
што ў руках у мяне
малаткасты,
сярпасты
совецкі пашпарт.
Я воўкам-бы
выгрыз
бюракратызм.
Мандатамі
я не сагрэты.
К любым
чарцям з мацярамі
каціся
любая паперка...
А гэту...
Я дастаю з шырачэзных штанін
дублікатам
бясцэннага груза.
Чытайце,
зайздросьце:
Я —
грамадзянін
Совецкага Саюза.

Пераклаў **Л. ШПАКОЎСКІ.**

ДРУГАЯ ГАДАВІНА ВЫРАТАВАННЯ ЧЭЛЮСКІНЦАЎ

НЕЗАБЫЎНЫЯ ДНІ

Два гады назад усю нашу неабдымную краіну, увесь свет абляцела кароткая, лаканічная вестка:

— Усе чэлюскінцы выратаваны. Лагера Шмідта больш не існуе.

Выратаваны ўсе да аднаго. Выратавана ўся каштоўная маемасць —сабакі, інструменты, прылады, рукапісы...

Бліскучай перамогай большэвікоў скончылася вялікая вайна на Паўночным Ледавітым акіяне, на далёкай халоднай Чукотцы, вайна рэволюцыйна арганізаванай энергіі са сляпой стыхіяй прыроды.

На працягу двух месяцаў мільёны людзей ва ўсім свеце, затаіўшы дыханне, сачылі за гэтай вайной, за мужнай, гераічнай барацьбой калектыва лагера Шмідта з суровай прыродай Арктыкі, якая пагражала тысячамі небяспек смельчакам, закінутым на далёкай палярнай ільдзіне.

Увесь свет у тыя дні быў патрэсены, захапляўся бліскучай работай совецкіх лётчыкаў, выратаваўшых чэлюскінцаў. Лётчыкі паказалі самыя бліскучыя ўзоры самаадданасці, адважнасці, паказалі сапраўдныя цуды геразму. На совецкіх самалётах вопытныя, адважныя, адданыя сваёй краіне пілоты — тт. Молакаў, Леванеўскі, Слепнёў, Каманін, Вадап'янаў, Даронін, Ляпідзеўскі — пакарылі палярную стыхію. Яны вырвалі сотню чэлюскінцаў з ільдзяных абдымкаў Арктыкі і даставілі іх на мацярык. Яны апраўдалі лепшыя надзеі краіны і аказаліся дастойнымі сынамі нашай вялікай радзімы.

Ніколі не забудуць працоўныя Совецкага Саюза тыя дні, калі іх усе надзеі, помыслы і жаданні былі прыкаваны да радыёданясенняў з далёкага лагера Шмідта, дзе два месяцы ішла незаслабная барацьба за жыццё ста совецкіх людзей.

Хто прымаў удзел у гэтай вайне? З аднаго боку — халодныя пустыні арктычных мараў, велізарныя ільдзяныя масы, страшэнныя палярныя маразы і пургі. З другога боку — сіла большэвіцкай арганізаванасці і дысцыпліны памножаная на ўсю магутнасць совецкай тэхнікі, на адвагу і самаадданасць людзей, выхаваных партыяй Леніна — Сталіна.

Большэвікі перамаглі таму, што ў гэтай вайне яны праявілі выдатнейшае майстэрства арганізаванасці і палкі энтузіязм, перамаглі таму, што на барацьбу з ільдамі, з суровай стыхіяй паўстала ўся краіна на чале са сваім вялікім правадыром таварышам Сталіным, таму, што краіна ў тыя незабыўныя дні паказала сваё несакрушальнае адзінства і спайку.

Баявая спайка і большэвіцкая мужнасць панавалі ў лагеры Шмідта. Баявая спайка была ва ўсёй краіне. Увесь Совецкі Саюз быў заражон жалезнай воляй правадыра народаў, яго непахіснай упэўненасцю ў перамозе. К далёкай Чукотцы сцягваліся людзі, самалёты, параходы і дырыжаблі. На пустынных берагах Чукоцкага мора вырасталі аэрадромы, радыёстанцыі, склады гаручага і харчу.

Гэтыя дні прадэманстравалі ўсяму свету, што партыя і ўрад не маюць іншых клопатаў, апрача клопатаў аб шчасці, аб лепшым жыцці працоўных, што партыя і ўрад не пакідаюць у няшчасці сваіх сыноў, пацярпеўшых у барацьбе за заваяванне прыроды, што партыя і ўрад неразрыўнымі ніцямі звязаны з працоўнымі краіны Советаў.

Гераічны калектыў лагера Шмідта мог так спакойна і мужна пераносіць пакуты толькі таму, што ён ведаў, быў упэўнены, што ўся краіна прыдзе яму на дапамогу, што совецкі ўрад зробіць усё магчымае і немагчымае для яго выратавання. Адважныя чэлюскінцы ні на мінуту не сумняваліся ў сваім выратаванні. Шляхаводнай зоркай, магутным акумулятарам энергіі і бадзёрасці была для іх радыёграма, атрыманая ў першыя-ж дні лёдавага палону:

«ЛАГЕР ЧЭЛЮСКІНЦАЎ, ПАЛЯРНАЕ МОРА, НАЧАЛЬНІКУ ЭКСПЕДЫЦЫІ ШМІДТУ.

Шлем героям-чэлюскінцам гарачае большэвіцкае прывітанне! З захапленнем сочым за вашай гераічнай барацьбой са стыхіяй і прымаем усе меры да аказання вам дапамогі. Упэўнены ў добрым зыходзе вашай слаўнай экспедыцыі і ў тым, што ў гісторыю барацьбы за Арктыку вы ўпішаце новыя слаўныя старонкі.

СТАЛІН,
МОЛАТАЎ,
ВАРАШЫЛАЎ,
КУЙБЫШЭЎ,
ОРДЖАНІКІДЗЕ,
КАГАНОВІЧ».

Прайшлі два гады з дня выратавання чэлюскінцаў. Чэлюскінская эпапея паказала ўсяму свету, на якія гераічныя ўчынкі здольны наш працоўны народ, калі паўстане пытанне аб абароне яго вялікай радзімы.

За гэтыя два гады на заводах і сацыялістычных палях, у паветры, на вадзе, пад зямлёй і пад вадой — усюды сотні і тысячы стаханаўцаў, герояў-ордэнаносцаў, лепшых людзей краіны Советаў, дэманстравалі новыя цуды геройства, глыбокую адданасць сваёй партыі, сваёй радзіме. Вяліка ў народах Совецкага Саюза любоў да сваёй сацыялістычнай бацькаўшчыны, вяліка вера ў свае сілы, у свае магчымасці, у сваю шчаслівую будучыню!

Яснасць мэты, настойлівасць у дасягненні мэты і цвёрдасць характару — вось чым перамагае наш народ, вучачыся гэтым непараўнаўчым якасцям у таго, хто ўладае не адступаючай ні перад якімі труднасцямі настойлівасцю, чый характар цвёрды, як сталь, — у свайго правадыра і настаўніка таварыша Сталіна.

І калі вораг адважыцца напасці на нашу вялікую радзіму, наш свабодны народ пакажа яшчэ раз, як ён любіць сваю краіну, як ён адданы свайму вялікаму правадыру.

С. Б.

ЮБІЛЕЙНЫ З'ЕЗД КОМПАРТЫІ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Адкрыўся 7 з'езд кампартыі Чэхаславакіі, які адначасова з'яўляецца юбілейным з'ездам, бо яго скліканне прыўрочана да 15-годдзя існавання КПЧ. На з'ездзе прысутнічаюць 496 дэлегатаў з усіх раёнаў Чэхаславакіі, а разам з гасцямі ўсяго 1.000 чалавек.

З'езд адкрыўся прамовай члена палітбюро **Запатоцкага.** Цэнтральным пытаннем першага дня з'езда з'явіўся даклад **Готвальда** па пытанню: **«Аб'яднанне рабочага класа і працоўнага народу ў барацьбе супроць фашызма, вайны і наступлення капітала».**

Готвальд рэзка крытыкаваў палітыку класавага міру, праводзімую кіраўнікамі сацыялістычнай партыі і падкрэсліў, што прадпасылкай барацьбы супроць фашызма і вайны з'яўляецца стварэнне народнага фронта. Апошняя частка прамовы Готвальда была прысвечана ўнутрыпартыйным пытанням, прычым Готвальд пад бурныя апладысменты канстатаваў, што **7 з'езд КПЧ стаіць поўнасцю за рашэнні апошняга кангрэса Комінтэрна.**

Нота Турцыі аб пралівах

АНКАРА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Учора апублікавана афіцыяльнае камюніке совета міністраў Турцыі аб рэжыме пралівах. У камюніке гаворыцца:

«З прычыны істотных змен юрыдычнага, палітычнага і ваеннага парадку, якія адбыліся ў міжнароднай абстаноўцы, рэжым праліваў павінен быць радыкальна зменен у мэтах забеспячэння беззапаснасці і абароны Турцыі».

Камюніке ўказвае, што міністр замежных спраў Турцыі звярнуўся з нотай па данаму пытанню да дзяржаў, падпісаўшых лазанскі дагавор. Камюніке паведамляе аб хуткім апублікаванні тэксту ноты.

* * *

ЖЭНЕВА, 12 красавіка. (БЕЛТА). У сакратарыят Лігі нацый паступіў тэкст ноты турэцкага ўрада, у якой высоўваецца пытанне аб змяненні рэжыму праліваў.

* * *

АНКАРА, 12 красавіка. (БЕЛТА). У цэнтры ўвагі мясцовага друку стаіць пытанне аб рэжыме праліваў. Газеты друкуюць тэкст лазанскага дагавору, асабліва падкрэсліваючы неабходнасць умацавання праліваў у мэтах беззапаснасці Турцыі.

Рэдактар газеты «Джум-хурыет» Юнус Надзі піша:

«Мы патрабуем ад дзяржаў прадастаўлення натуральна належачага нам права. Пагроза пралівам узмацняецца з дня на дзень. Ліга нацый, на жаль, не здольна гарантаваць захаванне міру. Ніхто не мог-бы нам забараніць прадпрыняць меры супроць надыходзячай небяспекі». У тым-жа духу выказваюцца і іншыя газеты.

Рэдактар газеты «Акшам» — Неджмедын Садык у перадавым артыкуле каментуе ўрадавае камюніке аб рэжыме праліваў, адзначаючы карэнныя змены, якія адбыліся за апошнія гады ва ўсім свеце. Аўтар асабліва падкрэслівае значэнне для Турцыі змен, якія адбыліся ў Міжземным моры, якое з самай спакойнай зоны ў рэзультаце італа-абісінскага канфлікту і пагрозы вайны паміж учарашнімі саюзнікамі зараз рэзка змянілася. Аўтар процістаўляе Чорнае мора Міжземнаму мору.

«Чорнае мора, — піша ён, — якое 13 год таму назад з прычыны ўзаемаадносін паміж дзяржавамі і Совецкім Саюзам здавалася небяспечнай зонай, дзякуючы турэцка-совецкай дружбе, турэцка-румынскай дружбе і прыязным совецка-румынскім адносінам, стала зараз самым спакойным морам з усіх мораў».

Япона-германскі ваенны дагавор

НЬЮ-ЮРК, 10 красавіка. (БЕЛТА). Журнал «Нейшэн» адзначае, што паведамленне аб заключэнні ваеннага дагавору паміж Японіяй і Германіяй сведчыць аб тым, што **мірныя запэўненні Германіі з'яўляюцца толькі «часовым манеўрам, разлічаным на тое, каб адцягнуць увагу ад плана сумеснага ваеннага нападу на Совецкі Саюз».**

«З мэтай ажыццявіць гэту праграму, — піша журнал, — Германія зрабіла ўсё магчымае, каб сабатаваць прынцып калектыўнай беззапаснасці».

* * *

ШАНХАЙ, 11 красавіка. (БЕЛТА). Згодна паведамлення кітайскай газеты «Шуньбао», Японія і Германія абмяркоўваюць аб'яднаныя мерапрыемствы па пабудове чыгунак ва Ўнутранай Манголіі. Указваючы на тое, што гэтыя мерапрыемствы накіраваны супроць Совецкага Саюза, газета піша:

«Гітлер заявіў, што Германія не будзе патрабаваць звароту сваіх былых каланіяльных уладанняў у Ціхім акіяне (якія знаходзяцца зараз у руках Японіі). Гэта сведчыць аб тым, што Японія і Германія звязваюцца ўсё больш цеснымі ўзамі. Заключэнне япона-германскага дагавору прадстаўляе небяспеку для існавання Кітая».

Вайна ў Абісініі

ТЭЛЕГРАМА НЕГУСА У ЛІГУ НАЦЫЙ

АДЫС-АБЕБА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Абісінскі негус паслаў наступную тэлеграму генеральнаму сакратару Лігі нацый:

«Рэзалюцыяй ад 3 сакавіка «камітэт трынаццаці» звярнуўся з настойлівым заклікам да абодвух ваюючых бакоў аб адкрыцці неадкладных перагавораў яшчэ ў папярэдняй стадыі. Тым часам толькі-што вынесена рашэнне аб новым адтэрмінаванні склікання «камітэта трынаццаці». Такім чынам, пытанне аб дадатковых санкцыях адкладваецца, пачынаючы з пачатку сакавіка.

На працягу ўсяго гэтага перыяда непрыяцель беспакарана вядзе агрэсіўную вайну, робячы яе асабліва жудаснай сваімі штодзеннымі бамбардыроўкамі з прымяненнем газаў. Энергічна пратэстуем супроць паўторных адтэрмінаванняў і патрабуем прыняцця мер да таго, каб яны больш не паўтарыліся».

АТРУТНЫЯ ГАЗЫ СУПРОЦЬ МІРНАГА НАСЕЛЬНІЦТВА

АДЫС-АБЕБА, 10 красавіка. (БЕЛТА). Згодна даставерных паведамленняў, на працягу 4-х дзён італьянцы, сканцэнтраваўшы 4 дывізіі, атакавалі абісінскую пазіцыю на **паўднёвым** фронце ў раёне Саса-Бене — Дагга-Бур. Вядома, што да канца ўчарашняй ночы рас Насібу ўтрымліваў свае пазіцыі. 8 красавіка італьянцы на паўднёвым фронце ўпершыню прымянілі ў велізарных размерах атрутныя, удушлівыя і гарчычныя газы. На працягу аднаго дня ў раёне Саса-Бене налічвалася 85 афяр газавай атакі.

Абісінія паслала энергічны пратэст у Лігу нацый.

Трэба адзначыць, што на працягу першых дзён красавіка на паўночным фронце сярод безабароннага насельніцтва налічвалася некалькі тысяч чалавек, пацярпеўшых ад атрутных газаў.

* * *

АДЫС-АБЕБА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Сёння тры самалёты тыпу «Капроні» ўзмоцнена бамбардыравалі неабаронены горад Верылу (50 клм. на паўднёвы захад ад Дэсіе). Згодна тэлеграмы раса Насібу, італьянцы 10 красавіка бамбардыравалі Саса — Бене і прымянялі атрутныя газы.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

* 10 красавіка адкрыўся **X з'езд кампартыі Швецыі.** На з'езд прыбыла каля 200 дэлегатаў. Задача з'езда—адшукаць шляхі для стварэння адзінага баявога фронта шведскага рабочага класа. З палітычным дакладам ЦК выступіў т. **Ліндэрот.**

* 10 красавіка ў Капенгагене адкрыўся **XIV з'езд комуністычнай партыі Даніі.** Сакратар ЦК т. **Ларсен** зрабіў палітычны даклад, у якім гаварыў аб тактыцы адзінага фронта ў барацьбе супроць вайны і фашызма.

* На сумесным пасяджэнні выканаўчых камітэтаў міжнароднага аб'яднання свабодамыслячых (бязбожнікаў) і інтэрнацыянала пралетарскіх бязбожнікаў прынята рэзалюцыя, у якой указваецца на неабходнасць **ажыццяўлення міжнароднага адзінства свабодамыслячых** для барацьбы супроць клерыкальнай рэакцыі і фашысцкага варварства.

* З'езд румынскай сацыял-дэмакратычнай партыі заклікаў урад Румыніі неадкладна **пачаць парагаворы з Совецкім Саюзам аб заключэнні дагавору аб узаемнай дапамозе.**

* На граніцы з Баварыяй чэхаславацкая паліцыя **раскрыла вялікую шпіёнскую арганізацыю,** якая працавала сярод пагранічнага нямецкага насельніцтва на карысць Германіі. Арыштавана 15 чал.

* **Прадвыбарчая кампанія ў Францыі** працякае спакойна. Зарэгістравана 3.579 кандыдатаў. Фашысцкія лідэры на ўсякі выпадак ужо загадзя адмаўляюцца лічыцца з рэзультатамі парламенцкіх выбараў.

* Відны англійскі кансерватар **Остын Чэмберлен** прыехаў на некалькі дзён у Вену. Як паведамляюць, Чэмберлен сустрэнецца з кіруючымі аўстрыйскімі дзяржаўнымі дзеячамі.

* Паўпрэд СССР у Фінляндыі т. **Асмус** перадаў прэзідэнту Фінляндыі Свінхувуду збор фатаграфічных копій з данясенняў царскіх жандараў аб удзеле Свінхувуда ў нацыянальна-вызваленчым руху ў Фінляндыі.

Тыраж 90550 экз.

МАСТАЦТВА РАДАСНАГА ЖЫЦЦЯ

Усебеларуская алімпіяда мастацкай самадзейнасці рабочых гародніных соўгасаў адкрылася спяваннем гімна пролетарскай рэвалюцыі «Інтэрнацыянала» ў выкананні зводнага хору ўсіх удзельнікаў алімпіяды, якіх было звыш 150 чал. Самаму старэйшаму ўдзельніку алімпіяды палявому рабочаму соўгаса «Брылёў», Гомельскага раёна, тав. Дзем'янчыку — 65 гадоў, а самаму маладому — сыну рабочага соўгаса імя Лекерта, Менскага раёна, С. Папок — 7 гадоў.

Тав. Дзем'янчык сумесна з маладой работніцай соўгаса «Брылёў» Базылёвай выканаў «барыню». За імі на сцэну вышлі механік соўгаса «Казіміраўка», Магілеўскага раёна, 50-гадовы Сідар Піменаў са сваёй жонкай Еўдакіяй Сямёнаўнай і рабочы транспарту гэтага-ж соўгаса 50-гадовы Васілій Балан з жонкай Аннай Андрэеўнай. Гэтыя пары з вялікім майстэрствам выканалі «кадрыль» і украінскі танец «тапянку».

Варта адзначыць спявачку і танцорку — стаханаўку Базылёву (соўгас «Рэчыца»), скрыпача Шчаўкуна (соўгас «Строчыцы», Менскага раёна), выканаўцу па жалейках беларускіх народных песень Кабардзінскага (Бабруйск) і рад іншых «старыкоў».

У праграме алімпіяды былі шырока прадстаўлены народныя беларускія, яўрэйскія, украінскія песні.

Сярожа Папок прадэкламаваў «Пра Віцю гультая», «Змена» і інш. вершы. Адразу завяявалі сімпатыю аўдыторыі васьмігадовыя Нэля Дубіна і Ляля Клейнер (соўгас імя Лекерта), якія выканалі танец «Свеціць месяц», і дванаццігадовыя хлопчыкі Чэрнін і Кацнельсон (соўгас «Брылёў»), якія пратанцавалі «Лезгінку».

Зусім новым і свежым, чаго мы не бачылі на іншых алімпіядах, было выдатнае і захапляючае выступленне кукальнага тэатра соўгаса «Чырвоны транспартнік» пад кіраўніцтвам рахункавода соўгаса т. Шалоніка.

Да слабых бакоў алімпіяды трэба аднесці зусім недастатковы паказ работы драматычных гурткоў.

Алімпіяда адбывалася 11 і 12 красавіка ў менскім Доме работнікаў асветы. На праглядах прысутнічала звыш 100 рабочых прыгарадных соўгасаў, рабочыя менскіх прадпрыемстваў. Першыя месцы журы алімпіяды прысудзіла калектывам соўгасаў «Чырвоны транспартнік», Менскага раёна, і імя Розенгольца, Магілеўскага раёна, другія месцы — калектывам соўгасаў «Брылёў», «Рэчыца», «Казіміраўка» і «Вароніна». Трэція месцы занялі соўгасы «Тарасава» і імя Лекерта. Калектывы прэміраваны грашыма і граматамі. 56 удзельнікаў алімпіяды прэміраваны пуцёўкамі ў дамы адпачынку, грашыма, каштоўнымі падарункамі і граматамі.

Найбольш таленавітыя і даравітыя выканаўцы, як Лапіцкая (соўгас імя Розенгольца), Даўжанскі (Полацк), Міхальчэнка (соўгас «Штэрн», Бабруйскага раёна) і інш., усяго 8 чал. будуць накіраваны на вучобу.

Н. Г.

Дзве сястры Новікавы Марыя і Анна — работніцы соўгаса «Розенгольц», Магілеўскага раёна, удзельніцы ўсебеларускай алімпіяды агародніх соўгасаў у Менску. На здымку: Марыя і Анна выконваюць танец гапак. Фото Я. Салавейчыка.

ПЛЫВУЧАЯ КУЛЬТБАЗА

ГОМЕЛЬ, 13 красавіка. (БЕЛТА). Для культурнага абслугоўвання воднікаў Прыпяці, Сожа і Бярэзіны арганізавана плывучая культбаза. Пад базу прыстасавана памяшканне брандвахты (дом пабудаваны на баржы). Тут ёсць агульная аўдыторыя, габінеты, радыёўстаноўка. У бібліятэцы налічваецца больш 3.000 розных кніг. На абсталяванне базы басейнавы камітэт выдаткаваў 52 тыс. руб. У бліжэйшыя дні яна выйдзе ў плаванне.

Першы Беларускі дзяржаўны тэатр БДТ-1	14 красавіка „ЯК ЯЕ ЗАВУЦЬ“ Пачатак у 8 г. веч. Білеты ў касе тэатра

ПАМЯШКАННЕ ПОЛЬСКАГА ТЭАТРА

(Совецкая, 17, тэл. 25-153)

З 20 красавіка гастролі рускага тэатра Чырвонай арміі БВА

Рэпертуар:
«Смерть Иоанна Грозного»,
«Далекое»
«Слава».

Гукавы кінотэатр „Чырвоная зорка“	Гукавы мастацкі фільм Партыйны білет

Гукавы кінотэатр „ПРОЛЕТАРЫЙ“	Гукавы мастацкі фільм „ДУБРОВСКИЙ“
Гукавы кінотэатр «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ»	Гукавы мастацкі фільм „СЛАВА СВЕТУ“
Кіно „СПАРТАК“	Ад 13 красавіка вядомы мастацкі фільм

ПАЎСТАННЕ РЫБАКОЎ

Драма ў 7 частках.

У галоўнай ролі **Эма Цэсарская**

У праграме **кінохроніка**

Штодзенна 4 сеансы.
Каса—з 4 гадзін дня.

ДА ВЕДАМА УСІХ ЯЧЭЕК МОПР гор. МЕНСКА.

16 красавіка у 7 гадзін вечара, **у Доме партактыва** (рог вул. Энгельса і Карла Маркса, вялікая зала) адбудзецца

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ ВЕЧАР,

прысвечаны 50-й гадавіне з дня нараджэння правадыра германскай компартыі т. Тэльмана.

Пасля ўрачыстай часткі адбудзецца **вялікі канцэрт.**

Уваход па білетах, якія выдаюцца ў гаркоме МОПР (Совецкая, 87, 2-гі паверх).

ЦСПСБ
Менскі Гарком МОПР.

15 красавіка, у 10 гадзін раніцы, у памяшканні дзяржбібліятэкі імя В. І. Леніна (Метадычны сектар)

АДБУДЗЕЦЦА

НАРАДА БІБЛІЯТЭЧНЫХ РАБОТНІКАЎ

гор. Менска

з удзелам настаўнікаў вячэрніх школ для малапісьменных.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Аб ходзе падрыхтоўкі бібліятэк да святкавання 1 Мая.
2. Аб рабоце бібліятэк з малапісьменнымі.

Яўка абавязкова.

Наркамасветы. Гарана.
ЦК Саюза паліт-светработнікаў Дзяржбібліятэка

АРЦЕЛЬ «ЧЫРВОНЫ ТРАНСПАРТНІК»

КУПЛЯЕ коней і транспартны інвентар

у дзяржустаноў і арганізацый. Таксама гатовыя канюшні.
З прапановамі звярачацца: г. Менск, Маскоўская 1-1 — тэл. 23-284

Друкарня газеты «Звязда» Менск, Совецкая, 63

ПРЫЁМ УДЗЕЛЬНІКАЎ УСЕБЕЛАРУСКАГА З'ЕЗДА ГЛУХАНЯМЫХ У ЦВК БССР

Учора ў ЦВК БССР адбыўся прыём удзельнікаў усебеларускага з'езда глуханямых. Шумнымі апладысментамі дэлегаты спаткалі старшыню ЦВК БССР тав. **Чарвякова.** На прыёме прысутнічаў сакратар ЦВК БССР тав. **Ляўкоў.**

Намеснік народнага камісара сацыяльнай забяспекі БССР тав. Ашак расказаў аб рабоце з'езда, аб дасягненнях аб'яднання глуханямых. Ён прадставіў тав. Чарвякову лепшых стаханаўцаў-глуханямых і прадстаўнікоў аб'яднанняў Ленінграда і Заходняй вобласці, якія прымаюць удзел на ўсебеларускім з'ездзе.

Стаханаўка віцебскай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі», былая батрачка Анна Прасперская расказала аб сваім цяжкім жыцці да рэволюцыі. Цяпер яна працуе на фабрыцы, выконвае норму на 200 проц., жыве добра і культурна. Аб новым шчаслівым жыцці моладзі гаварыў рабочы менскай фабрыкі імя Куйбышава тав. Літвінаў і стаханаўка бабруйскай фабрыкі імя Дзержынскага тав. Шут і т. д. Выступіў старшыня цэнтральнага праўлення беларускага аб'яднання глуханямых тав. Раманчык.

Выступленні на прыёме перакладаліся спецыяльнымі перакладчыкамі.

КАЛГАСНІКІ РЫХТУЮЦЦА ДА ДНЯ 1 МАЯ

ДЗЯРЖЫНСК. У калгасе «Ударнік прамысловасці», Дабрынёўскага сельсовета, Дзяржынскага раёна, пачалася падрыхтоўка да дня 1 мая. Калгаснікі белюць хаты і абклейваюць іх шпалерамі. На калгаснай вуліцы пракладваецца тратуар. У калгасе таксама заканчваецца пабудова радыёвузла на 200 кропак. Разгарнулася падрыхтоўка да дня першага мая і ў калгасе «Чырвоны баец».

Б. БІРУЛЯ.

ПЕРШАМАЙСКІЯ ПАДАРУНКІ ВУЧНЯМ ПАДШЭФНЫХ ШКОЛ

Фабрыка «Комунарка» — узмоцнена рыхтуецца да правядзення свята 1 мая. Для лепшых ударнікаў вучобы падшэфнай школы № 12 будуць прыгатаваны 30 першамайскіх падарункаў на суму 600 руб. Выклікаем усе прадпрыемствы Сталінскага раёна Менска ўключыцца ў гэту работу, падрыхтаваць першамайскія падарункі для вучняў падшэфных школ, дапамагчы нашым рэбятам весела і прыемна правесці вялікае пролетарскае свята — 1 мая.

Трохкутнік фабрыкі «Комунарка».

ГЕОРГІЙ ЧЭРНЫХ У МАСКВЕ

У Маскву прыехаў комсамолец-калгаснік Георгій Чэрных, які накіроўваецца на Далёкі Усход на заставу імя Валенціна Кацельнікава—туды, дзе совецкія рубяжы ахоўваюць два яго браты-ордэнаносцы.

У Маскве ён сустрэўся з гераічнымі пагранічнікамі-ордэнаносцамі тт. Палкоўнічэнка і Чэпуштанавым. На здымку (злева направа): тт. Г. В. Чэрных, Н. І. Палкоўнічэнка і П. В. Чэпуштанаў.

Фото В. Алейніка (Саюзфото).

МАСАВЫ КРОС ІМЯ X З'ЕЗДА ВЛКСМ

МАЗЫР, 13 красавіка. (**Кар «Звязды»).** У выхадны дзень, 12 красавіка, у Мазыры адбыўся масавы крос імя X з'езда ВЛКСМ. У кросе прынялі ўдзел больш 500 чал. Дыстанцыя бегу — 2 кілометры для мужчын і 1 кілометр для жанчын.

ПАПРАЎКА

У артыкуле нам. наркамзема БССР П. Кароўнікава, змешчаным у «Звяздзе» за 9 красавіка ўкралася памылка. У прадапошнім абзацы апошняй калонкі трэба чытаць: **«пролетарская дзяржава замацавала ў 1935 г. за калгасамі БССР 1404 тысячы гектараў зямлі».**

ЗДАРЭННІ

* **Забойца за рулём.** Учора днём па вул. Няміга ў Менску грузавая машына № 92-57 Белкомунбудтрэста, кіруемая шоферам Р. С. Ярмаловічам, наехала на пераходзіўшых вуліцу дзяцей. У выніку была задаўлена на смерць дачка механіка фабрыкі імя Крупскай Шура Варанкова. Як высветлілася, шофер не даваў сігналаў. Апрача таго ў машыне былі папсаваны ножны тармаз. Шофер-забойца арыштаван і прыцягваецца да судовай адказнасці. У 1933 годзе Ярмаловіча судзілі за аналагічную справу.

* **Арышт спекулянта.** Менскі крымінальны вышук арыштаваў былога праваднка вагонаў А. С. Куніцу, які сістэматычна прывозіў прадукты і прадаваў іх перакупшчыкам. Спекулянт прыцягваецца да судовай адказнасці.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Сёння, 14 красавіка, Менгарком КП(б)Б склікае ў вялікай зале Дома партактыва агульнагарадскі сход трыкутнікаў прадпрыемстваў, устаноў і ВНУ разам з актывам АСО і ШХА.

Пачатак роўна ў 7 гадзін вечара. Білеты ў горрайкомах КП(б)Б.

14 красавіка 1936 г., у 7 гадзін вечара, у клубе імя Сталіна, пакой № 12 адбудзецца семінар для прапагандыстаў на тэму—партыя большэвікоў у гады імперыялістычнай вайны.

Яўка ўсіх прапагандыстаў абавязкова.

Культпроп Кагановіцкага РК КП(б)Б.

14 красавіка 1936 г. у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя VII з'езда профсаюзаў адбудзецца інструкцыйны даклад тав. Пассэ аб красавіцкай партыйнай канферэнцыі 1917 года для прапагандыстаў і агітатараў Варашылаўскага раёна.

Культпроп РК КП(б)Б.

15 красавіка, у 7 гадзін вечара, у Доме партактыва ў малой зале адбудзецца кансультацыя для прапагандыстаў, агітатараў, бясёдчыкаў на тэму: «50-годдзе з дня нараджэння тав. Тэльмана».

Дом партактыва Менгаркома КП(б)Б.

Кагановіцкі горрайком КП(б)Б даводзіць да ведама сакратароў партkомаў і парторгаў партарганізацый, якія шэфствуюць над калгасамі, што 15 красавіка г. г. у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя Сталіна склікаецца інструктыўная нарада шэфарганізатараў разам з таварышамі, вылучанымі для паездкі ў падшэфныя калгасы па правядзенню веснавой пасеўнай кампаніі.

Яўка вышэйпаказаных таварышоў на нараду абавязкова.

Кагановіцкі РК КП(б)Б.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН.

ТРЕСТ ВЫСШЕЙ ПАРФЮМЕРИИ „ЛЕНЖЕТ“

АСАРТЫМЕНТ ПАРФЮМЕРЫІ І ТУАЛЕТНАГА МЫЛА ЗНАЧНА ПАШЫРАН
ВЫПУШЧАН РАД НАВІНАК
РОЗА, ЭЛАДА
КАЎКАЗСКАЯ РЫЎЕРА

ТРЕСТ ВЫСШЕЙ ПАРФЮМЕРИИ „ЛЕНЖЕТ“

ДА ЎВАГІ совецкіх і кааперацыйных арганізацый, навуковых інстытутаў, лабараторый, школ, лячэбных устаноў, соўгасаў, калгасаў, МТС і ЖАКТАЎ.

У бліжэйшыя дні **АДКРЫВАЕЦЦА** ў Менску,
па Совецкай вуліцы, рог Энгельса 85/24
СПЕЦЫЯЛЬНЫ МАГАЗІН ХІМІЧНЫХ ТАВАРАЎ
„САЮЗХІМСНАБЗБЫТ“

Магазін будзе мець заўсёды ў продажы:

Кіслоты: серная, салянная, азотная, воцатная і борная.
Шчолачы: едкі калій, едкі натр, піцьевая сода, шчолак для спіркі бялізны, хлорная вапна.
Солі: бура, нашатыр, квасцы, медзяны купарос, жалезны купарос і хромавыя солі.

РЭАКТЫВЫ І ФОТАХІМІКАТЫ

Мінеральныя ўгнаенні—для сельскай гаспадаркі і індывідуальных рабочых агародаў.
Сумесі для ўгнаення: — для любіцельскага садоўніцтва, агародніцтва і цветаводства **для паляпшэння росту і павелічэння ўраджайнасці раслін.**

КЛУМБАТ
СОЮЗХИМСНАБСБЫТ

ЯДЫ: для барацьбы з садовымі і агароднымі шкоднікамі.
АНІЛАКРАСІЛЬНІКІ — вышэйшай якасці для афарбоўкі тканін шэрсцяных, шаўковых і баваўняна-папяровых.
ЛАКАФАРБЫ — нафтагаз і жалезныя.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ САЮЗХІМСНАБЗБЫТА.

РЫБА

РЫБА жывая, марожаная, капчоная, салёная, кулінарныя рыбныя вырабы і кансервы

заўсёды ў вялікім выбары ў магазінах Белканторы САЮЗРЫБЗБЫТА
ў г. Менску:

Магазін № 1 — Няміга.
Магазін № 3 — рог вул. Совецкай і Валадарскай.
Ларкі: № 2 — Віленскі крыты рынак,
» № 4 — Суражскі рынак (Таварная станцыя),
» № 5 — Камароўка, супроць завода імя Молатава,
» № 6 — Чэрвеньскі рынак,
» № 7 — Ляхаўка, супроць завода «Большэвік»,
» № 8 — Старажоўка,
» № 9 — Нова-Маскоўская,
» № 10 — Шпітальная,
» № 11 — Юбілейная плошча,
» № 12 — Конскі рынак.

Сталовая рэспубліканскай школы профруху (Чырвонаармейская, 16).

ЛІКВІДУЕЦЦА

Ліквідкомам прадаюцца гаспадарчы, вытворчы, транспартны і інш. інвентар.

Усе прэтэнзіі да сталовай будуць прымацца ліквідкомам **да 20 красавіка** 1936 г.

Пасля ўказанага тэрміну прэтэнзіі прымацца не будуць.

ЛІКВІДКОМ.

Ушосдору НКУС БССР

ПАТРАБУЮЦЦА

галоўныя бухгалтары, старшыя бухгалтары і бухгалтары

для работы на перыферыі. Звярачацца: **Менск, Дом урада, пакой 639, да галоўнага бухгалтара.**

Упаўн. Галоўлітбела № К—84.

ПРЭЗІДЭНЦКАЯ БІБЛІЯТЭКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ